



1 ЛІПЕНЯ 2009 г.
СЕРАДА
№ 120
(2678)


Кошт 600 рублёў

ВЫДАЕЦЦА з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

У ЛІПЕНІ БУДЗЕ ПРЫПЯКАЦЬ
ДА 32° І ГАРАЧЭЙ



Фота Ірыны ФАМІНА.

Усе часцей летняе надвор'е ў Беларусі нагадвае клімат тропікаў. У п'яніх раёнах у ліпені можа прыпычы і да 35 градусаў.

Пра гэта журналістам учора паведаміў намеснік начальніка Рэспубліканскага гідрометэаралагічнага цэнтру Віктар МЕЛЬНІК.

Увогуле ў Беларусі ліпень лічыцца самым цёплым месяцам года. Паводле папярэдніх прагнозаў, сярэднямесячная тэмпература месяца будзе адпавядаць кліматычнай норме, якая складае 17—19 градусаў. Нагадаю, што месячны тэмпературны фон улічвае і дзённую, і начную тэмпературы. Галоўным чынам у ліпені будзе назірацца камфортная дзённая тэмпература ў межах 17—24 градусаў, а ўначы 9—14 цяпла. Аднак у першай палове месяца сіноптыкі прагназуюць больш высокія дзённыя тэмпературы, якія будуць дасягаць 27—30, а ў асобныя дні і да 32 градусаў і вышэй.

Айчыныя кліматологі падлічылі, што халадней за ўсё ў ліпені б'явае на паўночным захадзе краіны ў раёне Ашмянскага ўзвышша, дзе сярэднямесячная тэмпература складае ўсяго 16,9 градуса, а цяплей за ўсё — на паўднёвым усходзе ў Гомельскім Палесці (18,5). Лічыцца, што ў ліпені прыкладна на 1,5 градуса цяплей, чым у чэрвені, але сустрэкаюцца і выключэнні. Сіноптыкі зафіксавалі, што цяплей звычайнай нормы на 2—4 градусаў прылягла ў ліпені 1959, 1963, 1972, 1988, 1994, 1999, 2002, 2003 і 2006 гадах. А вось ліпень 2001 года быў самым спякотным за ўсю гісторыю метэаназіранняў, калі сярэднямесячная тэмпература складала 22,1 градуса, што перавысіла кліматычную норму больш чым на 4 градусаў.

Бліжэйшыя халадныя ліпені назіраліся толькі ў 1974, 1977, 1978 і 1984 гадах. Самым халадным быў ліпень 1979 года, калі сярэднямесячная тэмпература была ў межах 14,4 градуса. Абсалютны максимум дзённай тэмпературы другога месяца лета складае 33 градусаў на паўночным усходзе краіны і плюс 38 — на паўднёвым усходзе. А вось самая халадная тэмпература месяца назіралася ўначы на Балоты Палесся (0,5) і да 6 градусаў на паўднёвым усходзе краіны.

Ліпень лічыцца не толькі самым цёплым, але і найбольш вільготным месяцам. Сялета сіноптыкі чакаюць 85—90 міліметраў ападкаў пры норме 87 мм. Звычайна на працягу месяца бывае 12—16 дзён з дажджом, дзе 5—8 дзён дажджы «сяруюць» з навальніцамі. Разам з тым, у апошнія гады сур'езныя навалніцы ў ліпені сустракаюцца ўсё часцей. Вельмі моцныя ліўняў у ліпені сіноптыкі не прагназуюць, аднак не выключаюць, што могуць быць і аномальныя з'явы, такія, напрыклад, як у чэрвені.

Між іншым, чэрвень с'ялета стаў выключна дажджлівым. За месяц у краіне выпала 140 міліметраў ападкаў, што складала 175 працэнтаў кліматычнай нормы. Такая вялікая колькасць ападкаў адзначаецца ў чэрвені толькі другі раз за апошнія 65 гадоў. На метэастанцыях Стоўбцы, Мар'іна Горка, Слуцк, Палесся і Высокае былі дасягнуты абсалютныя максімумы па ападках. Так, у Слуцку за мінулы месяц выпала 224 мм ападкаў, што складала амаль тры месячныя нормы. Самымі дажджлівымі рэгіёнамі вызначыліся Мінская і Брэсцкая вобласці, дзе за месяц выпала адпаведна 152 і 158 мм ападкаў. Сама меней «падмачыла» с'ялета Віцебская і Магілёўская вобласці (123 і 127 мм ападкаў), але і гэтага халіла, каб істотна перавысіць норму.

Дажджы ўсё часцей назіраліся ў выглядзе ліўняў, калі за суткі часам выпадала больш як 20 мм ападкаў. Так, 24 чэрвеня на метэастанцыі Драгачын выпала 72 мм ападкаў, што складае амаль месячную кліматычную норму, 29 чэрвеня моцны дождж «прынёс» Баранавічам адроз 59 мм ападкаў.

У сталіцы нашай краіны за 29 дзён чэрвеня выпала 187 мм ападкаў, што перавысіла даве месячныя нормы. Такі дажджлівы чэрвень у Мінску сустракаецца другі раз за апошнія 100 гадоў. Усё часцей летняе надвор'е ў Беларусі больш нагадвае клімат тропікаў, калі назіраецца і высокая тэмпература і высокая вільготнасць.

Разам з тым спецыялісты адзначаюць, што ў 30-я гады мінулага стагоддзя ў Беларусі быў больш вільготны клімат, калі выпадала на 60—70 мм ападкаў больш, чым зараз. Аднак клімат тады быў і больш халадным.

Разглядаючы перспектывы надвор'я на жнівень, Віктар Мельнік спадзяецца, што тэмпературны фон апошняга месяца лета будзе крыху вышэйшы за кліматычную норму, а ападкаў выпадзе крыху менш за яе. Тэмпературная норма жніўня складае 16—19 градусаў, а па дажджах — 80—85 мм ападкаў.

Сяргей КУРКАЧ.

Сталічны жыллёвы цэннік «абваліўся» да 32 тысяч долараў

Адроз заўважу, што па такім кошце прапануецца зусім маленькая аднапакатая «хрушчоўка» агульнай плошчай да 22 квадратных метраў і з кухні 5,1 кв. м.

Паводле звестак інфармацыйнага каталога спецыялізаваных выданняў, прысвечаных нерухомасці, квадратны метр адна-двух і трохпакатых кватэр каштуе ад 1400 да 1430 долараў. Патанненне сталічнага жылля працягваецца ранейшымі тэмпамі і лета. Сёння рэальна прадаць вялікую па плошчы двухпакатую ці трохпакатую кватэры толькі ў тым выпадку, калі жыллёвы квадрат каштуе ад 1100 да 1200 долараў. Невялікія ліквідныя двух-і стандартны аднапакатыя кватэры каштуюць крыху даражэй, калі пакункі гатовы купіць квадратны метр таго жылля за суму да 1300 долараў. Сёння невядлікі аднапакатыя кватэры агульнай плошчай да 33 квадратных метраў ва ўсім тым дамоў каштуюць ад 35 да 40 тысяч долараў. Цэннік можа быць і вышэйшы, але новых гаспадароў такога жылля будзе шукаць тады ўжо мінімум да восні.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

У Мінску адкрыюць мемарыяльны знак у памяць пакараных падпольшчыкаў

Адкрыццё мемарыяльнага знака ў памяць публічна пакараных удзельнікаў падпольнага супраціўлення — Мар'іны Брускінай, Кірылы Трусы і Уладзіміра Шчарбацэвіча — адбудзецца сёння на вуліцы Кастрычніцкай.

Фашысты пакаралі падпольшчыкаў 26 кастрычніка 1941 года калі дражджавога заводу ў Мінску. Падпольная група дзейнічала ў сталіцы Беларусі і канца чэрвеня 1941 года, калі ў горад увайшлі падраздзяленні вермахта. У гэты час у будынку Мінскага політэхнічнага інстытута былі арганізаваны лазарэт для савецкіх ваеннапалонных. Брускіна па заданні падполля ўладкавалася працаваць у гэты лазарэт, каб дапамагчы ваеннапалонным уцякаць. З дапамога фотаапарата выработліся дакументы для савецкіх салдат і афіцэраў. Акрамя таго, Брускіна праз падпольшчыка Кірылы Трусы і Уладзіміра Шчарбацэвіча распасуджвала зводкі Інфарбюро аб становішчы на фронце. У кастрычніку 1941 года ўсе тры былі схоплены фашыстамі.

Ігар ГОЛАД, «Мінск—Навіны».

ПАРЛАМЕНТ ПАВІНЕН БЫЦЬ У АВАГАРДЗЕ СІСТЭМНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЎ У КРАІНЕ

Выступленне Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь БАТУРЫ Б.В. на закрыцці другой сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання (30 чэрвеня 2009 г.)



Паважаныя члены Савета Рэспублікі!

Паважаныя запрошаныя, журналісты! З самага пачатку работы чацвёртага склікання вялікая ўвага намі надавалася ўдасканаленню законодаўства. Мы актыўна ўдзельнічаем у распрацоўцы законапраектаў (пачынаючы з фарміравання іх канцэпцый), развіваем супрацоўніцтва з суб'ектамі права заканапраектнага ўдзелу ў іх распрацоўцы і імплементцыі. У ходзе пашырэння пасяджэнняў, семінараў і «круглых столаў» вырашаюцца многія спрэчныя пытанні. Ця садаёйніцца павышэнню якасці законапраектаў, якія ўносяцца на разгляд Савета Рэспублікі. Прыемна, што такі пачатак нашай з вамі работы атрымаў ухваленне з боку Кіраўніка дзяржавы і Упадначальнаму сходу Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, у прыватнасці, адзначыў: «Новае скліканне Парламента ўзяло добры старт і з першых дзён працягла дэлаватэра і канструктыўны падыход». Спадзяюся, што і ў далейшым мы будзем дзейнічаць таксама зладна.

Паважаныя калегі! Падчас другой сесіі намі ўхвалена 39 законапраектаў, прынята да ведама дзевяць дэкрэтаў Прэзідэнта

ЭФЕКТЫЎНЫЯ ЗАКОНЫ — ВАЖНЫ ФАКТАР УСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦА

Выступленне Старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь АНДРЭЙЧАНКІ У.П. на закрыцці другой сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання



Паважаныя дэпутаты! Паважаныя члены Урада, запрошаныя і журналісты!

Другая сесія Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання завяршае сваю работу. Важнейшай падзеяй сесіі стаў зварот Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка з Пасланнем да беларускага народа і Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Гэта першы зварот Кіраўніка дзяржавы да Парламента чацвёртага склікання, і паставіўшы ім стратэгічныя задачы сталі арыенцірамі ва ўдасканаленні ўсіх напрамкаў нашай дзейнасці. Асабліва ўвагу дэпутаты ўдзялялі павышэнню якасці заканадаўчай работы, у тым ліку на стадыі падрыхтоўкі законапраектаў да іх унясення ў Палату прадстаўнікоў. Больш выніковым стала вызначэнне правапрэямальнай практыкі. Прапанаваны шэраг заканадаўчых ініцыятыў, накіраваных на павышэнне якасці жыцця людзей. Працягваюцца пошук новых формаў узаемадзеяння з Саветам Рэспублікі, Урадам, іншымі ўдзельнікамі заканадаўчага працэсу, мясцовымі органамі ўлады. За перыяд сесіі дэпутаты ў выбарчых акругах прынялі больш як 4,5 тысячы грамадзян, правялі амаль 900 сустрэч у працоўных калектывах, разгледзілі 4285 зваротаў. У цэлым сесія прайшла канструктыўна і па-дзелавому. Раз-



Фота БЕЛТА.

гледжана 95 пытанняў. Прынята 35 законапраектаў у першым чытанні, 27 — у другім, 13 праектаў законаў аб ратыфікацыі міжнародных дагавораў. Разгледжана 9 часовых дэкрэтаў Кіраўніка дзяржавы. Асноўныя намаганні ў заканадаўчай сферы былі сканцэнтраваны на вырашэнні пытанняў прававога забеспячэння эканамічнага развіцця. У мэтах умацавання нацыянальнай грашова-кредытнай сістэмы прыняты параграфы ў Банкаўскі кодэкс і ў Закон «Аб валютным рэгуляванні і валютным кантролі», прызначаны садаёйнічаць росту інвестыцый і зберажэнняў.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

Акцыя «Я ПАМ'ЯТАЮ! Я ГАНАРУСЯ!»

Рэспубліканскую патрыятычную акцыю «Я памятаю! Я ганаруся!», прысвечаную Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь і 65-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх заахнікаў, арганізуе ў перадавыя моманты і святочныя дні Беларусі рэспубліканскі саюз моладзі. Для таго, каб стаць удзельнікам акцыі, трэба зрабіць чырвона-зялёную стужку і замацаваць яе на лацкане адзення, павязавць на руку, сумку ці замаца-

Акцыя «Я ПАМ'ЯТАЮ! Я ГАНАРУСЯ!»

ваць на антане аўтамабіля. Стылізаваная чырвона-зялёная стужка будзе сімвалізаваць гонар за Беларусь. Трэба дадаць, што ў Расіі ўжо не першы год напярэддні 9 Мая паўсюдна з'яўляюцца геаграфіі стужкі як сімвал памяці аб ахвярах самай страшнай вайны і гонару за Перамогу. Да акцыі далучыліся жыхары 30 краін: Францыі, Вялікабрытаніі, ЗША, Кітая і іншых.

Надзея НИКАЛАЕВА.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

Аднаўленне паўнацэннай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі магчыма пры ўмове адмены санкцый



Беларусь гатова вярнуцца да размовы аб аднаўленні ўзаемнай паўнацэннай дыпламатычнай прысутнасці пры ўмове поўнай адмены на заканадаўчым узроўні ўведзеных супраць нашай краіны санкцый і іх прававой асновы — «Закона аб дэмакратыі ў Беларусі». Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з дэлегацыяй кангрэса ЗША ў Мінску.

«Настаў час адвясці ад старых схемаў і стэрэатыпаў, па-наваму глянуць на нашы адносіны», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Паводле яго слоў, Беларусь заўсёды выступала і прадаўжае выступаць за больш цесную, разнапланаваную, канструктыўную адносіны з ЗША. Пры гэтым адносіны павінны грунтавацца на прынцыпах суверэннай роўнасці бакоў, неўмяшання ва ўнутраныя справы іншай дзяржавы, ўзаемнай павягі і даверу.

«Так, у нас быў дастаткова складаны перыяд у кантактах і з Еўропай. Аднак апошнім часам нашы еўрапейскія партнёры ўсё больш актыўна сігналізуюць аб сваёй гатоўнасці пайсці на нармалізацыю адносінаў з Беларуссю. Не пабаюся сказаць, што ў гэтым пытанні ўжо дасягнуты пэўны прагрэс», — адзначыў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што і ЗША рана ці позна ўсвядомяць бесперспектыўнасць размовы з Беларуссю на мове санкцый і з пазіцыі сілы.

Адносіны Беларусі і ЗША абавязкова нармалізуюцца, перакананы кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка. «Пытанне толькі ў тым, хто гэта зробіць. Мы з вамі або тыя людзі, якія прыйдуць пасля нас», — сказаў Прэзідэнт Беларусі. «Мая прапанова — не адкладваць на доўгі час тыя праблемы, якія існуюць у адносінах паміж нашымі дзяржавамі».

«Паўстае пытанне: што трэба перш за ўсё зрабіць для гэтага? Аднак прасты: давайце ўстаранім усе завалы, якія мы з вамі ўзвялі і якія перашкаджаюць нашым адносінам. А затым пачнем пісаць гісторыю нашых новых адносінаў больш светлымі радаснымі фарбамі, чым цяпер», — прапанаваў Аляксандр Лукашэнка. «Пры гэтым я хачу, каб вы разумелі: мы людзі не цвердалюбыя, мы ведаем з кім маем справу. ЗША — гэта вядучая сусветная дзяржава, лідар сусветнага развіцця, вельмі тэхналагічная краіна, дзе жывуць разумныя працавітыя і вельмі адказныя людзі, — адзначыў беларускі лідар. — І выгада ад такога супрацоўніцтва для нас відавочная».

Паводле слоў Прэзідэнта, супрацоўнічаючы з ЗША, беларуская дзяржава зможа зрабіць жыццё свайго народа больш дастойным, хутчэй пераадолець наступствы сусветнага фінансаво-эканамічнага крызісу.

«Мы гатовы пайсці на ўступкі, недзе адступіць ад цвёрдых пазіцый, калі гэта, вядома, не датычыцца прынцыповых пытанняў: нашага суверэнітэту, незалежнасці», — заявіў Аляксандр Лукашэнка. Прэзідэнт Беларусі адзначыў, што часта чуе крытыку ў свой адрас з боку амерыканскіх кангрэсменаў. «Я не супраць гэтай крытыкі. Больш за тое, гэта крытыка, хачу я таго ці не, прысутнічае ва ўсіх адносінах ЗША з іншымі дзяржавамі, а не толькі Беларуссю. Адзінае, чаго б я хацеў у гэтым плане, каб крытыка была заснавана на рэальных фактах, каб вы, крытыкуючы нас па тым ці іншым напрамку, дакладна ўяўлялі сітуацыю. Толькі праўда — вось чаго я хачу ў нашых адносінах», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

Рэалізацыя раней дасягнутых дамоўленасцяў надасць зусім іншую якасць адносінам Беларусі і Украіны

Такую думку выказаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы са старшынёй Вярхоўнай Рады Украіны Уладзімірам Лівіным.

«Калі мы рэалізуем увес комплекс дамоўленасцяў прэзідэнтаў і прэм'ер-міністраў, паверце, у нас будзе зусім іншая, як кажуць, архітэктура адносінаў, адносіны Беларусі і Украіны набудуць зусім іншую якасць», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. На яго думку, ва ўзаемаадносінах дзвюх краін няма такіх пытанняў, якія было б немагчыма вырашыць. «Спадзяюся, што вы выкарыстаеце свой уплыў ва Украіне, сілу ўлады парламента для таго, каб падтурхнуць да рэалізацыі тых дамоўленасцяў, якія былі дасягнуты», — адзначыў кіраўнік дзяржавы, звяртаючыся да госця.

«Мы не хочам, каб у нас былі праблемы з Украінай. Мы хочам, каб у нас былі ўзорна-паказальныя адносіны, і мы маем магчымасць гэта зрабіць», — падкрэсліў Прэзідэнт. — Лічу, гэта будзе не на шкоду ні Беларусі, ні Украіне. Дзе трэба пасунуцца, мы пасунемся, дзе трэба пайсці вам на сустрэчу, мы пойдзем, але гэта не будзе супярэчыць нацыянальным інтарэсам дзвюх дзяржаў». Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што апошнім часам устанавіўся добры кантакт з Прэзідэнтам Украіны Віктарам Юшчанкам. Быў вырацаваны парадак дня двухбаковых адносінаў, намечаны перспектывыя пытанні супрацоўніцтва. Аляксандр Лукашэнка расказаў, што раней у яго адбылася сустрэча з дэлегацыяй кангрэса ЗША, у ходзе якой размова ішла і пра Украіну. «Нашы сябры прыляцелі здалек, чарез акіян, і ў іх было шмат да нас пытанняў. Так здарылася, што тыя, хто быў настроены супраць Беларусі, апынуліся тут. І нам давялося з імі доўга размаўляць. Дарчы, скончылі размову Украінай», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Апошнім часам Украіна асабліва падтрымлівае Беларусь, і размова з кіраўніком дэлегацыі таксама вялася аб гэтым».

У сваю чаргу Уладзімір Лівін адзначыў настроенасць беларусаў на супрацоўніцтва з Украінай. «Мы хочам, каб той узровень, які зада-лі кіраўнікі дзяржаў, быў падтрыманы», — сказаў ён. Уладзімір Лівін таксама выказаў перакананне, што Украіна і Беларусь павінны і будучы час будаваць, і запэўніў, што на сваім узроўні зробіць усё, каб усе дамоўленасці былі рэалізаваны.

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

Ва Урадзе Беларускай жамчужыне патрэбна добрая агранка

Прыпяцкае Палессе за самы кароткі час павінна стаць адным з самых высокаэфектыўных рэгіёнаў краіны з пункту гледжання арганізацыі вытворчасці, выкарыстання зямельных, лясных і прыродных рэсурсаў. Менавіта такія амбіцыйныя планы ўтрымліваюцца ў Дзяржпраграме па развіцці Прыпяцкага Палесся на 2009-2015 гады, праект якой учора пад старшынствам прэм'ер-міністра Беларусі Сяргея Сідорскага разглядаўся на пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў. Праграма ўключае комплекснае развіццё 7 раёнаў Брэсцкай і Гомельскай — Столінскага, Пінскага, Лунінецкага, Жыткавіцкага, Петрыкаўскага, Мазырскага і Нараўлянскага — і мае на ўвазе не толькі ўцягванне пладародных пастак у аграрны сектар, але і развіццё інфраструктуры — будаўніцтва дарог, аб'ектаў нацыянальнага турызму...

Знаёмчыцца з праектам праграмы, віцэ-прам'ер Іван Бамбіза заўважыў, што размова ідзе пра развіццё сельгасвытворчасці на аснове рэканструкцыі меліярацыйных зямель, павышэння эфектыўнасці выкарыстання асушаных зямель, укаранення інвацыійных тэхналогій і развіцця рыбнай гаспадаркі. Вытворчы патэнцыял мяркуюцца развіваць шляхам будаўніцтва і рэканструкцыі прамысловых прадпрыемстваў, стварэння новых вытворчасцяў, арыентаваных на ўцягванне мясцовых рэсурсаў у гаспадарчы абарот. Мінская жывёлагадоўля будзе развівацца пры выкарыстанні танных заліўных лугавых угоддзяў. Улічваючы ўнікальнасць рэгіёна, пры рэалізацыі інвестыцыйных праектаў будучы прымяняцца самая перадавая тэхналагічная рашэнні, каб захаваць яго экалагічную бяспеку і біялагічную разнастайнасць.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

Table with exchange rates for various currencies including USD, EUR, and BYR.

Table with exchange rates for various currencies including USD, EUR, and BYR.

Table with exchange rates for various currencies including USD, EUR, and BYR.

УП «Мінский городской центр недвижимости»

ПОВТОРНО ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже изолированного помещения (вспомогательное (подсобное) помещение № 1 Н общей площадью 251,14 кв. м, инвентарный номер 500/D-694957), принадлежащего ОАО «Камволь»

и расположенного по адресу: г. Минск, ул. Солнечная, д. 30. Начальная цена — 758 849 000 белорусских рублей.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, условиями проведения аукциона; копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающего внесение задатка, а также иные документы в соответствии с условиями проведения аукциона.

Задаток в размере 70 000 000 белорусских рублей перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Мінскай вобласці, г. Мінск, бульвар ім. В. Мулявіна, 6, код 153001331; УНП 190398583.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемым объектом. Порядок проведения торгов указан в условиях проведения аукциона.

Оплата объекта осуществляется в течение 2-х месяцев и 25 календарных дней с даты проведения аукциона. Аукцион состоится 16 июля 2009 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 14 июля 2009 года до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6.

Телефоны для справок: (017) 227 48 36, 227 40 22.

РУП «КОБАЛЬТ» ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР

на закупку установки (станка) лазерной резки листового металла толщиной 1—10 мм. Пакет тендерных документов можно получить по адресу: Мінская обл., Логойскі р-н, г. Плещеицы, пер. Промышленый, 1. Справки по тел. 8 01774 78 3 65, ф. 71 2 54. Контактное лицо: Листопад Леонид Владимирович, моб. 8 029 776 38 73.

Дата начала проведения процедуры — 1 июля 2009 года. Дата окончания приема предложений — 15 июля 2009 года. УНП 600095395

МВФ ЗАЦВЕРДЗІЎ ВЫДЗЯЛЕННЕ КРЭДЫТУ БЕЛАРУСІ

Учора Выканаўчы савет Міжнароднага Валютнага Фонду (МВФ) завяршыў першы агляд вынікаў выканання Беларуссю праграмы ў рамках дамоўлення аб крэдыце «станд-бай» і павялічыў аб’ём фінансавай падтрымкі прыблізна да 3,52 млрд долараў ЗША. Гэта рашэнне дазалае выдаць крэдыт у выглядзе прыблізна 679,2 млн долараў ЗША. Такім чынам агульная сума выдзеленага дагтуль крэдыту складзе прыблізна 1,48 млрд долараў ЗША.

Пасля абмеркавання Выканаўчым саветам праграмы да Беларусі Такатошы Като, намеснік дырэктара-распаратмента і выканаўца абавязкаў старшын заявіў, што эканоміка Беларусі сур’ёзна пацярпела ў выніку памяншэння знешняга попыту і дынамікі крос-курсаў з часу сцярджэння яе праграмы ў студзені. Адказам на гэтыя змены служыць узмоцненая стратэгія стабілізацыі ў рамках перагледжанай праграмы. У ёй знойдзены камірамы паміж прыняццем дадатковых мераў па стабілізацыі з выкарыстаннем усіх даступных інструментаў палітыкі і ўзмацненнем фінансавай падтрымкі з боку МВФ для пакрыцця дэфцыту фінансавання на перыяд дзеяння праграмы. Яна таксама ўключае ўзмоцненыя меры па лібералізацыі эканомікі і падрыхтоўцы да прыватызацыі ў мэтах палепшэння перспектыв эканамічнага росту на сярэднятэрміновы перыяд. Такатошы Като таксама станочуа адзначыў, што ўлады нашай краіны панілі аб’ёмны курс рубля і пашырылі валютны калідор. Гэтыя меры, на яго думку, павінны палепшыць стан рахунка бгучых аперацый, забяспечыць вялікую гнуткасць абменага курсу і паменшыць ціск на міжнародныя рэзервы.

Тэрмін рэгістрацыі правоў на зямельныя ўчасткі ў садоўніцкіх таварыствах прадоўжаны да 1 студзеня 2012 года

Да 1 студзеня 2012 года прадоўжаны тэрмін звароту грамадзян ў адпаведныя арганізацыі па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў на яе і зделак з ёю для дзяржаўнай рэгістрацыі сваіх правоў на зямельныя ўчасткі ў садоўніцкіх таварыствах. Аб гэтым гаворыцца ва ўказе № 350 «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў ва Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 студзеня 2008 г. № 50», які 26 чэрвеня падпісаў кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка.

Дакумент накіраваны на ўрэгуляванне асобных праблем дзейнасці садоўніцкіх таварыстваў і іх членаў. Так, замацаваны спрощаны парадак перадачы-прыёму з уласнасці садоўніцкіх таварыстваў ва ўласнасць Рэспублікі Беларусь высакавольтных электрычных сетак (паветраных і кабельных ліній электраперадачы напружаннем 10 кВ і трансфарматарных падстанцый 0,4/10 кВ), нарматыўны тэрмін эксплуатацыі якіх не скончыўся, эксплуатацыя якіх пачата да ўступлення ў сілу Закона Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці, правоў на яе і зделак з ёю» (гэта значыць да 8 мая 2003 года). Названая маёмасць будзе прымацца ў рэспубліканскую ўласнасць па рашэнні Міністэрства энергетыкі ў іе фактычным стане з умовай установаў садоўніцкімі таварыствамі вынасных размеркавальных устройстваў (для зняцця паказанняў прыбораў разліковага ўліку электрычнай энергіі). Прадугледжаны заўняны прыныць дзяржаўнай рэгістрацыі садоўніцкіх таварыстваў, працудура яе правядзення, а таксама парадак ліквідацыі садоўніцкіх таварыстваў прыведзены ў адпаведнасць з патрабаваннямі дзкрэта ад 16 студзеня 2009 г. № 1 «Аб дзяржаўнай рэгістрацыі і ліквідацыі (спыненні дзейнасці) суб’ектаў гаспадарання», падкрэслены ў прас-службе Прэзідэнта. Указ уступіў у сілу з дня яго афіцыйнага апублікавання.

Прас-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

БЕЛАРУСКАЙ ЖАМЧУЖЫНЕ ПАТРЭБНА ДОБРАЯ АГРАНКА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У кожным раёне, паведаміў Іван Бамбіза, плануецца таксама палепшыць транспартныя зносіны паміж левым і правым берагамі ракі Прыпяць, пабудоваць турыстычныя комплексы, пабудоваць сучасныя заводы па вытворчасці пилет і паліўных брыкетаў.

Каб рэалізаваць задуманае, спатрэбіцца 5,3 трыльёна рублёў. Прадугледжваецца накіраваць з рэспубліканскага бюджэту 1,8 трыльёна рублёў, сродкі інвестару складуць 1,5 трыльёна. Астатняя частка — крэдыты, сродкі інавацыйных фондаў — уласныя і аблігацыйныя пазікі.

Гэдаваючы ж пра вынікі, якія прынясе рэалізацыя праграмы, Іван Бамбіза, напрыклад, узгадаў, што збор збожжавых і зернебабовых павінен узрасці ў два разы ў параўнанні з 2007 годам, агародніны — у 1,6 раза, бульбы — у 1,5, цукровых буракоў — у 1,3 раза, вытворчасць малака і мяса — у 1,6. Мяркуюцца таксама, што ў рэгіёне павялічыцца ў паўтара раза вытворчасць будаўнічых матэрыялаў і торфу, і ўсе сем раёнаў змогуць забяспечыць станочуае саляда турыстычных паслуг са штогадоваым прыростам на 5—15 працэнтаў. Да 2015 года плануецца павялічыць прыток сродкаў у рэгіён Прыпяцкага Палесся на 8,5 мільярд рублёў за кошт павелічэння турыстычнага патоку да 120 трыцца чалавек (летась там пабылава толькі 23,5 тысячы турыстаў).

У сваю чаргу прэм’ер Сяргей Сідорскі акцэнтаваў увагу на тым, што новая праграма не павінна паўзачыць ужо прынятыя Урадам і дзейныя праграмы, у тым ліку рэаізацыі вёскі, малых і сярэдніх гарадоў. «Яна павінна дапаўняць іх, — падкрэсліў ён. — А ўкладзэння ў яе сродкі павінны не персякацца, а сіці на канкрэтныя дзеянні і даваць адчувальны вынік». Кіраўнік урада перасяродж прысутных, заявіўшы і пра тое, што ён катаржыцца супраць таго, каб грошы, напрыклад, выдзеленыя на будаўніцтва дарог, ішлі на ўзвядзенне дарагіх офісаў дарожных установаў. Узгадаўшы пра багаце прыродных ландшафтаў Прыпяцкага Палесся, прэм’ер назваў яго жамчужынай і адзначыў, што гэтая жамчужына павінна быць у добрай аграцыі, тады на яе будзе прыемна глядзець. Паводле яго слоў, гэты рэгіён павінен стаць унікальным кутком нашай краіны і ўзорам для іншых. У цэлым ухваліўшы праект праграмы, прэм’ер, тым не менш, даручыў адлішвацца яго, канкрэтызаваць адказнасць міністэрстваў, абласцей, раёнаў за рэалізацыю раздзелуў і падраздзелуў.

Ігар ШЧУЧЭНКА.

Сталічны жыллёвы цэннік «абваліўся»...

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

А вось за 50 тысячі долараў сёння магчыма ўжо адшукаць нядрэнную аднапакаёвую кватэру агульнай плошчай да 40 кв. метраў практычна ў любым спальным мікрараёне Мінска.

Найбольш істотна жыллёвы цэннік «абваліўся» на трохпакаёвыя кватэры, самы цікавы кошт на якія вагаецца ў межах ад 57 да 70 тысяч долараў. Квадратны метр зусім слабых па якасці месцазнаходжанні трохпакаёвак часам можа каштаваць і ніжэй за 1100 і нават 1000 долараў. Аналітыкі рынку нерухомасці падлічылі, што за 8 апошніх месяцаў шматпакаёвыя кватэры патаннелі прыкладна на 40—50 тысяч долараў, а часам і больш. Той, хто ў верасні—лістапада летас прадаў сваё жыллё без істотных зніжкаў, сёння можа з маленькай далпатай набыць сабе за тры грошы ўжо дзве падобныя кватэры.

Менш за ўсё па апошнія некалькі месяцаў патаннелі асобныя пакоі і дполі ў стандартных шматпакаёвых кватэрах. Сёння цэннік аднаго пакойчыка вагаецца ад 17 да 22 тысяч долараў. Нагадаю, што ў пачатку года такія пакоі былі даражэйшымі ўсяго на 5—7 тысяч долараў. Экспертны агенцтваў нерухомасці тлумачыць гэтую тэндэнцыю тым, што пры адсутнасці ў населенцтва буйных фінансавых сродкаў і магчымасці лёгка іх запаччыць, на рынку попытам пачало карыстацца і не вельмі ліквіднае, але самае таннае жыллё — у выглядзе асобных пакояў у жылых кватэрах. Нездзе 2 гады там асобныя пакоі ўвогуле амаль не карысталіся попытам.

Кіраўнікі сталічных агенцтваў нерухомасці ўспэўняюць, што да верасня на другасным рынку жылля ў Мінску будзе працягвацца мёртвы сезон з мінімальнай колькасцю пакупнікоў. Кватэры будучь плаўна танеюць з хуткасцю каля 5 працэнтаў у месяц, а зніжкі пры розных зделках захаваюцца на ўзроўні 2—4 тысяч долараў. Паводле апошніх сцэнарыяў жыллёвыя аналітыкаў, у апошнія дні жыніўа большасць стандартнага жылля ў Мінску будзе прадавацца па кошыце квадратнага метра да 1000 долараў.

Сяргей КУРКАЧ.

Депутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выказваюць глыбокае спакушэнае намесніку старшын Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па праблемах чарнобыльскай катастрофы, экалогіі і прыродакарыстання Майскоў Уладзіміру Уладзіміравічу ў сувязі з напаткаўшым яго вялікім горам — смерцю БРАТА ЮСІФА.

ГРУЗАВІК УРЭЗАЎСЯ Ў ТРАМВАЙ

У сталіцы аўтамабі «МАЗ» сутыкнуўся з трамваем, які рухаўся па маршруце № 8 Серабранка — Валгардаская. Інцидэнт адбыўся на прыпынку «Вуліца Калініна». Паводле слоў відэаочуаў, «МАЗ» урэзаўся ў трамвай, калі праходзіла высадка пасажыраў. Вадзіцель грузавіка не паспеў свечасова спыніць машыну ў і, каб нікога не збіць, вывернуў руль влева ў леваў у трамвай. На шчасце, ніхто з удзельнікаў ДТЗ сур’ёзна не пацярпеў.

Аляксей ІВАНШУКА, «Мінск—Навіны».

Аднаўленне паўнацэннай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі магчыма пры ўмове адмены санкцый

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Беларускі лідар падкрэсліў, што ў нашай дзяржавы няма ніякіх закрытых тэмаў у адносінах з ЗША. «Што вы сёння захацеце абвачыць у нашай краіне — ідзіце і глядзіце на ўласныя вочы. Вам будзе падчыт ад гэтых дасе, усе шляхі: пачынаючы ад ваеннага комплексу і завяршаючы дзяржаўнымі напрамкамі».

Санкцыі амерыканскага ўрада ўшчамілі інтарэсы не столькі беларускіх таварыстваў, колькі іх амерыканскіх гандлёвых партнёраў. «Мы змагі свечасова пераарыентаваць свае таварныя патакі на новыя рынкі збыту, а пад прэспаросіўны забарону трапілі многія амерыканскія бізнесмены, якія вытворчасці за кошт імпарту і выкарыстання ў прыватнасці беларускай прадукцыі, — канстатаваў Аляксандр Лукашэнка. — У выніку мы назіраем значнае скарачэнне эканамічных кантактаў паміж нашымі краінамі, а гэта, згадзіцеся, ненармальна».

У сувязі з гэтым кіраўнік дзяржавы падкрэсліў актуальнасць аднаўлення дадатнай дынамікі ў беларуска-амерыканскім гандлі. Ён таксама прывёў прыклады пазітыўнага дзелавога супрацоўніцтва паміж краінамі: нават нягледзячы на санкцыі, аб зацікаўленасці ў прыходзе на беларускі рынак заявілі такія буйныя амерыканскія кампаніі, як «Катэрылар», «Ханівел», «Фініпс Люміледс».

Беларусь вітае ўдзел флагаманаў амерыканскага бізнёсу ў інвестыцыйных праектах на сваёй тэрыторыі. «У нашай краіне шмат сфераў для патэнцыйнага ўкладання капітала, якія могуць зацікавіць інвестаруў: прамысловасць, энергетыка, сельская гаспадарка, турызм, будаўніцтва, фінансы».

Прэзідэнт падкрэсліў, што апошнім часам у Беларусі істотна палепшаюцца ўмовы для вядзення бізнёсу. Прэзідэнт таксама адзначыў, што ёсць значны патэнцыял узаемавыгаднага супрацоўніцтва ў такіх сферах, як навука, ахова здароўя, гуманітарнае супрацоўніцтва.

Візіт дэлегацыі кангрэса ЗША адкрые новую старонку ў гісторыі беларуска-амер-

ПАРЛАМЕНТ ПАВІНЕН БЫЦЬ У АВАНГАРДЗЕ СІСТЭМНЫХ ПЕРАЎТВАРЭННЯЎ У КРАІНЕ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

У цэнтры увагі членаў Савета Рэспублікі знаходзіліся пытанні аховы здароўя, а таксама працы і занятаці населенцтва. Змяненні і дапаўненні ў некаторыя законы па пытаннях абавору лекавых сродкаў прадугледжваюць дакладныя патрабаванні да іх якасці, прымянення, увозу і вывазу.

На папярджожанне няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванню накіраваныя папраўкі ў Працоўны і Крымінальна-выканаўчы кодэксы і некаторыя законы Рэспублікі Беларусь.

Пашырылася і заканадаўчая база міжнароднага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь. З ухваленых Саветам Рэспублікі ў вясновую сесію законапраектаў 32% склаі законы аб ратыфікацыі дагавораў і пагадненняў. Яны рэгулююць пытанні гандлёва-эканамічнага ўзаемадзейня, арганізацыі аўтамабільных пасажырскіх і грузавых перавозак, пазбягання двайнога падаткаабкладання, абароны інвестыцый, супрацоўніцтва ў ваеннай сферы.

У перыяд работы другой сесіі паслядоўна ўмацоўваліся ўзаемаадносіны Савета Рэспублікі з парламентамі іншых дзяржаў. Упершыню Рэспубліку Беларусь наведалі дэлегацыі Каралеўства Бахрэйн і Султаната Аман. У ходзе афіцыйнага візіту ў нашу краіну парламенцкай дэлегацыі Ў’етнама падпісана Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж заканадаўчымі органамі. У ім прадугледжана стварэнне ў Беларусі і Ў’етнаме груп міжпарламенцкага супрацоўніцтва, а таксама ўзаемадзейненя краін на міжрэгіянальных узроўні.

Падчас афіцыйнага візіту парламенцкай дэлегацыі Рэспублікі Беларусь у Іран вялікая увага была наддзена пытанням гандлёва-эканамічных і інвестыцыйных сувязяў. Стала відэачуым, што ў іцперашні час беларускія прадпрыемствы, на жаль, не дастанавяю ініцыятыўныя ў плане прасоўвання сваіх тавараў на замежныя рынкі. Ім неабходна ўдасканальваць сістэму маркетынгу і менеджменту, выкарыстоўваючы наватарскія прыёмы.

Новы характар набылі і двухбаковыя адносіны з парламентамі Францыі і Германіі. Падчас сваіх візітаў у Рэспубліку Беларусь нашы заканадзееўрапейскія калегі падкрэслівалі неабходнасць панаўняннага ўцягвання Рэспублікі Беларусь у агульнаеўрапейскі дыялог.

Сёння заканаваецца афіцыйны візіт у Рэспубліку Беларусь Старшын Вярхоўнай Рады Украіны Уладзіміра Літвіна. Вынікі праведзеных перамоў, безумоўна, будучь садзейнічаць далейшаму развіццю добрасуседскіх адносінаў паміж нашымі краінамі.

Члены Савета Рэспублікі актыўна ўзаемадзейнічалі і з міжнароднымі структурамі і міжпарламенцкімі арганізацыямі. У рамках планавых мерапрыемстваў МПА СНД, МПА ЕўрАЭС і ПА АДКБ абмяркоўваліся пытанні заканадаўчага забеспячэння сумесных дзеянняў па пераадроленні наступстваў сусветнага фінансавога-эканамічнага крызісу, а таксама пытанні моладзевай палітыкі і культуры. Мыне абралі старшынёй МПА ЕўрАЭС на двухгадовы тэрмін. Наша работа будзе накіраваная на палепшэнне двухбаковага і шматбаковага супрацоўніцтва ў рамках СНД і прасоўвання агульных інтарэсаў краін-удзельніц на міжнароднай арэне.

Працягваецца міжнародная дзейнасць і Савета па ўзаемадзейнені пры Савецэ Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Так, у рамках пасяджэння Пастаяннага камітэта Кангрэса мясцовых і рэгіянальных уладаў Савета Еўропы абмяркоўвалася пытанне «Рэспубліка Беларусь: прагрэс у сферы мясцовай і рэгіянальнай дэмакратыі на шляху да еўрапейскай інтэграцыі».

Нашы еўрапейскія калегі былі праінфармаваныя аб структуры і функцыянаванні сістэмы мясцовага самакіравання ў Беларусі. Падчас двухбаковых сустрач намячаны прыярэтныя кірункі ўзаемадзейнення з нашай краінай. Актывазізацыя кантактаў з Еўрапейскім Саюзам па лініі мясцовага

рыканскіх адносінаў. «Хачу вам адкрыта сказаць, што мы вельмі зацікаўлены ў канструктыўным абмене думкамі са Злучанымі Штатамі па усіх тых пытаннях, якія ўжо болшы за 10 гадоў знаходзяцца ў замаорожым стане, прычым не па нашай віне, — адзначыў Прэзідэнт. — Спядзіюся, што за кароткі прамажак часу вашага візіту вам удасца сфармаваць і данесці да вашых калегаў у Вашынгтоне аб’ектыўнае і непрадвзятае меркаванне аб нашай краіне».

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў: «Мы гатовы да наладжвання цесных кантактаў на дугагартэрмівай прагматычнай аснове з любой адміністрацыяй ЗША незалежна ад палітычнага кан’юнктуры». Паводле слоў Аляксандра Лукашкі, Беларусь цэнціць канструктыўную пазіцыю ЗША, якая садзейнічала прыняццю выканаўчым саветам МВФ рашэння аб выдзяленні Беларусі рэзервавога крэдыту.

У Беларусі і ЗША ёсць значны патэнцыял для ўзаемагнага прыкладання намагаўняў ад праектаў у гандлёва-эканамічнай і інвестыцыйнай сферах да ўзаемадзейнення на глабальным узроўні, уключаючы сумесную барацьбу з гандлем людзьмі.

«Зразумела, пакуль не ўсё ў нас як малядой дзяржавы атрымліваецца. Але будзем шчырыя: нават у вас не заўбёды ўсе атрымліваецца, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — У нас няма таго шматгадовага вопыту, праз які прайшлі краіны «старой дэмакратыі». «Аднак мы гатовы іці паслядоўна і наступальна, вывараючы кожны крок, апіраючыся на рэальныя патрэбнасці нашы», — дадаў ён. Пры гэтым Прэзідэнт адзначыў, што меры, якія беларуская дзяржава прымае для ўдасканалення грамадска-палітычных працэсаў, служачь далейшаму ўмацаванню суверэнітэту і самастойнай пазіцыі Беларусі на міжнароднай арэне.

«Мы ведаецца, я па натуры аптыміст, таму разлічваю на тое, што адносіны нашых краін нармалізуюцца. Мы неўдужасноўна прапанавалі нашым заходнім партнёрам імікнуць да ўрэгулявання ўсіх аспектаў ўзаемадзейня», — рэзюмаваў кіраўнік дзяржавы.

«Беларусь — адказны партнёр ЗША ў барацьбе з міжнароднай злчынасцю, незаконным абаротам наркатыкаў, гандлем людзьмі, кіберзлчынасцю», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «Наша краіна поўнаісна падарляе прыпыцы міжнароднай антытэрарыстычнай калаліці. Мы гатовы шчырэ супрацоўнічаць з ЗША ў пытаннях экспертнага кантролю і барацьбы з тэрарызмам». Прэзідэнт падкрэсліў, што нельга забываць аб тым вялікім укладзе, які незалежна Беларусі унесла ва ўмацаванне рэжыва нераспаўсюджвання зброі масавага знішчэння, адмовіўшыся ад значнага ядзернага патэнцыялу, які быў у яе. «Дарэчы, за адносінамі іцперашніх ядзерных дзяржаў да Беларусі і рэалізацыяй прадстаўленых ёй ЗША, Расійя, іншымі дзяржавамі гарантыі бяспекі ўважліва сочаць вельмі многія ў нас», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Выбранне Прэзідэнтам ЗША Барака Абама адкрывае новыя магчымасці для змянення адносін паміж ЗША і Беларуссю. Аб гэтым заявіў журналістам кіраўнік дэлегацыі кангрэса ЗША ў Беларусі, сенатар ад штата Мэрыленд, старшыня камісіі ЗША па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе Бенджамін Кардзін на сустрычы з кіраўніком беларускай дзяржавы Аляксандрам Лукашэнкам. «Мы б суды не прыхелі, калі б не важнасць беларуска-амерыканскіх адносінаў, — адзначыў Бенджамін Кардзін. — Мы шчыра спядзімся, што менавіта мы зможам садзейнічаць нармалізацыі нашых адносінаў».

Пры гэтым сенатар адзначыў важнасць таго, каб такая нармалізацыя праходзіла на фоне поўнай адкрытасці беларускага палітычнага жыцця прытрымань АБСЕ ў плане захавання правоў чалавека і нормаў дэмакратыі.

«Выкананне прынцыпаў, замацаваных у заключным дакуменце народы па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе (так званых хельсінскіх прынцыпаў), не з’яўляецца толькі ўнутранай справай дзяржавы. Мы

ЭФЕКТЫЎНЫЯ ЗАКОНЫ — ВАЖНЫ ФАКТАР УСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

У шэраг законаў унесены змяненні, накіраваныя на рацыяналізацыю бюджэтных адносінаў, аптымізацыю дзяржаўных расходаў, уладардкаванне фінансавання бюджэтных арганізацыі. Вызначаны больш эфектыўны парадак фарміравання і выкарыстання каштоўнасцяў Дзяржаўнага фонду каштоўных металаў і каштоўных камяняў, што дасць магчымасць павялічыць даходы рэспубліканскага бюджэту ад выкарыстання і рэалізацыі каштоўнасцяў фонду.

Значнае месца ў парадку дня сесіі займалі пытанні развіцця дзелавой актывнасці суб’ектаў гаспадарання. Гэта рашэнні аб ўдасканаленні прававога забеспячэння дзейнасці ўнітарных прадпрыемстваў і гаспадарчых таварыстваў, аб адмене некаторых нормаў і актаў заканадаўства па пытаннях дзяржаўнай рэгістрацыі і спынення дзейнасці суб’ектаў гаспадарання, а таксама меры па ўзмацненні абароны айчыных вытворцаў і стварэнні камфортных умоў для інвестаруў.

Неабходнасць ўдасканалення адносінаў у галіне аховы і выкарыстання зямель запатрабавала разрацкіяў заканадаўства аб зямлі. Пры гэтым асабліва ўвага была наддзена сацыяльным аспектам развіцця зямельных адносінаў, абароне правоў і законных інтарэсаў землякарыстальнікаў, спрашчэнню працэдурый фармілення правава-сведчальных дакументаў на зямельныя ўчасткі.

У кантэксце вырашэння задач па лібералізацыі эканомікі адначасу прынятыя ў першым чытанні законапраекты, накіраваныя на ўстаўрэнне пераходнаў і сфарвы грамадзянскага абароту, упарадкаванне правадоўнага маёмаснага характару, спрашчэнне адміністрацыйных працэдур пры правядзенні дзяржаўнай экалагічнай экспертызы, развіццё электроннага дзелавога абароту, уключаючы электроннае дэклараванне.

У сферы дзяржаўнага будаўніцтва самым значным, безумоўна, з’яўляецца прыняты ў першым чытанні праект новага Закона аб мясцовым кіраванні і самакіраванні, які накіраваны на павышэнне ролі мясцовых органаў улады ў вырашэнні задач устойлівяга і комплекснага развіцця рэгіёнаў. Сярод яго важныхіх навацый — магчымасць аб’яднання Саветаў дпутатаў розных узроўняў у асацыяцыі і саюзы для эфектыўнага ажыццяўлення заканадаўства з палажэнняў Еўрапейскай хартыі аб мясцовым самакіраванні.

У гэтым шэрагу трэба назваць і праект Закона «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя кодэксы Рэспублікі Беларусь», нацэлены на рэалізацыю прынцыпу судовай эканоміі, апэратывнасці судовага і выканаўчага вядзення на справах, а таксама абарону правоў і законных інтарэсаў удзельнікаў судаводства.

Пільная ўвага ў ходзе сесіі ўдзелена і блоку сацыяльных пытаньняў. Прыярэтам тут было вырашэнне праблем маладога пакалення. Прыняты намі ў першым чытанні праект Закона «Аб асноўных дзяржаўнай моладзевай палітыцы» прызначаны не толькі замацаваць станочуае вопыт, набыты ў гэтай сферы, але і зрабіць новы крок у павышэнні ролі моладзі ў грамадстве.

Прадуаўжалася работа па заканадаўчым забеспячэнні канстытуцыйных правоў грамадзян на працу, аддукцыю, ахову здароўя. У галіне аховы працы асноўная ўвага была наддзена пытаньням зніжэння рызык вытворчага траўматызму і прафесійных захворванняў, пашырэння правоў работнікаў у вырашэнні пытаньняў, звязаных з забеспячэннем бяспечных умоў працы. Прынятыя змяненні і дапаўненні ў некаторыя законы па пытаннях сацыяльнай абароны інавалідаў замацоўваюць сістэму мераў па інтэграцыі інавалідаў у грамадства і прадугледжваюць прывядзенне заканадаўства ў гэтай сферы ў адпаведнасць з нормамі міжнароднага права.

поўнасцю паважаем цэласнасць і суверэнітэт кожнай краіны, але адпаведнасць прынцыпам АБСЕ — прадмет назірання ўсіх краін — удзельніц гэтай арганізацыі», — падкрэсліў кіраўнік дэлегацыі.

У дэлегацыю кангрэсамна, якая знаходзіцца з візітам у Беларусі, уваходзяць тры сенатары і пяць членаў палаты прадстаўнікоў кангрэса ЗША. Сярод іх прадстаўнік імя дэмакратычнай, так і рэспубліканскай партыі.

Паміж Прэзідэнтам Беларусі і амерыканскімі кангрэсменамі адбылася адкрытая, часам нават вострая дыскусія, якая, па вынікавай ацэнцы бакоў, дала магчымасць удзельнікам перамоў не толькі выказаць свае пазіцыі, але і наблізіцца да ўзаемаразумення па асобных праблемах.

Зносіны доўжыліся каля дзвюх гадзін і наслі дастаткова канструктыўны характар.

Кангрэсмен выказаў заклочаннасць станам здароўя грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера, які ў Беларусі адбывае пакаранне за ўчыненне крымінальнага злачынства.

Члены амерыканскай дэлегацыі звярнуліся да Прэзідэнта Беларусі з просьбай выказаць паўнамоцтвы і магчымасці, якія ёсць у Кіраўніка дзяржавы, для вызвалення Зельцера.

ХТО Ё ВЁСКУ, А ХТО — З ВЁСКІ...

Ці становіцца глыбінка больш прывабнай для жыцця?

За мяккой больш прэстыжным лічыцца жыць не ў горадзе, а ў прыгарадзе, ва ўласным добраўпарадкаваным катэджы. Такія вясковыя «стрыт» там даволі распаўсюджаныя. Звычайна ў цэнтрах мегаполісаў размешчаны дзелавыя кварталы, куды людзі штораіны прыязджаюць на працу. У такім выпадку даволі цяжка разабрацца, дзе горад, а дзе вёска ў прывычным для нас выглядзе.

Адпаведны «рух у глыбінку» адбываецца і ў Беларусі, але ў пераважнай большасці выпадках гаворка ідзе ўсё ж пра месцы, якія знаходзяцца ў «прамой дасягалнасці» ад сталіцы і абласных цэнтраў. Напрыклад, прэстыжнае вёска і пасёлкаў Маладзечанскага раёна вызначаецца іх размяшчэннем — блізкасцю да ўамагістральнай і чыгуны.

У склад Мясцовага сельсавета ўваходзяць 23 вёскі, дзе жывуць больш чым 1,4 тысячы чалавек. Цікава, што амаль 60 працэнтаў месцінаў — людзі ў працаздольным узросце, чвэрць насельніцтва — пенсіянеры. У Мясцовым сельсаветае ёсць шэраг адметнасцяў. Па-першае, па тэрыторыі ён адзін з самых вялікіх у Маладзечанскім раёне. Адлегласць найбольш аддаленых ад Мясцы населеных пунктаў — 30 кіламетраў. У большасці выпадкаў гэта маланаселеныя вёскі. Напрыклад, у Слабодцы цяпер засталіся тры жыхары, адзін з якіх — ветэран Вялікай Айчыннай вайны.

— Нельга дапусціць, каб такія вёскі заставаліся па-за ўвагай, — упушчана старшыня Мясцовага сельсавета Святлана Паздзеева. — Большасць тэўтэйшых жыхароў — пажыллыя людзі, якім неабходна дапамога ў вырашэнні навістых пытанняў. Гэта датычыцца апрацоўкі прэстыжных участкаў (калі чалавеку яшчэ па сілах утрымліваць уласную гаспадарку), рамонт і добраўпарадкавання, а таксама гандлёвага, бытавога і асабліва актуальнага медыцынскага абслугоўвання.

Да ветэранаў і людзей, якія жывуць адны, рэгулярна вызджае спецыяльная група, укамплектаваная неабходнымі ўрачамі. Старыя праходзяць абследаванні, па выніках якіх прызначаецца лячэнне альбо адлаведны догляд. Дарэчы, за тэрыторыяй Мясцовага сельсавета замацаваны участковы ўрач Маладзечанскай цэнтральнай раённай бальніцы. Так што тыя праблемы, якія немагчыма вырашыць на месцы, разглядаюцца на раённым, а пры неабходнасці і на абласным узроўні, спецыялістамі рэспубліканскіх навукова-практычных цэнтраў. Жыхары глыбіні без цяжкасцяў могуць патрапіць на прыём да вузкіх спецыялістаў. І дзеля гэтага не трэба адстойваць вялікай чэргі. Варта звярнуцца да ўчастковага ўрача, які ўзгодніць канкрэтны час прыёму — каб чалавеку было зручна. Такі падыход, вядома ж, мае станоўчы вынік. Як заўважыла Святлана Паздзеева, ніякі скаргаў на якасць медыцынскага абслугоўвання ад месцінаў не паступала.

У кожнай справе вельмі важна арганізацыя ўсё такім чынам, каб людзі ні ў якім разе не заставаліся сам-насам са сваімі надзённымі пытаннямі. Любую праблему, нават самую складаную, можна вырашыць. І калі не на мясцовым узроўні, то з дапамогай раёна ці вобласці. Аднак, напэўна, самы прадукцыйны шлях — больш спадзявацца на ўласныя сілы. Тым больш, што магчыма для таго, каб дапамагчы людзям, ёсць. У Мясцовага сельсавета наладжана цесная супрацоўніцтва з мясцовым сельскагаспадарчым вытворчым кааператывам, які заўжды імкнецца дапамагчы жыхарам. СВК спецыялізуецца на вырошчванні бульбы, і месціцы без праблем могуць набыць «другі хлеб» на прымальнай цане.

Людзі атрымліваюць загадзя падрыхтаваныя ўчасткі ў палях севазавоту. Можна самастойна апрацоўваць гэтыя плошчы (напрыклад, у Мясцае ў жыхароў ва ўласнасці знаходзіцца пяць трактароў) альбо ўвесень па мінімальным расцэнках набыць у гаспадаркі бульбу. Пры гэтым у разлік брацца пламер палеткаў і сярэдняе ўраджайнасць. Людзі пакрываюць затраты СВК на пасадку, апрацоўку і ўборку «другага хлеба». Атрымліваецца даволі выгадны варыянт.

Сельскааперацыйны забяспечвае насельніцтва з збожжам. Прычым, дамоўлена на яго пастаўку падпісваецца загадзя і адразу вызначаецца рознічны кошт. Так, сёлета тона збожжа для вясцоўкі будзе рэалізоўвацца па 275 тысяч рублёў. Расцэнкі даволі выгадныя, таму многія людзі заключылі дагаворы з гаспадаркай і пасля жніва атрымаюць замоўлены аб'ём прадукцыі. Для СВК гэта, вядома ж, даволі рызыкоўны крок (бо хто дакладна ведае, які будзе ўраджай і, адпаведна, якія складовыя цэны), аднак неабходна ў даволі складаны час падтрымаць людзей.

Тое ж і з кармамі: калі раней за рэалізацыю дзяржаве малако людзі атрымлівалі пэўную плошчу сенажаці, то цяпер вясцоўку на падворак прывозыць адразу сена ў рулонах. Дадатковую колькасць можна атрымаць і за здадзеныя цялят. Здавалася б, што ў такіх умовах колькасць сямейнай жывёлы на падворках вясцоўкі павінна няхіжліва павялічвацца. Аднак атрымліваецца наадварот — пагаюць з году ў год змяншаецца. Чаму так?

— Доўгі час дзяржавай перавага аддавалася перспектывам развіццю буйнатаварнай вытворчасці, — заўважвае Святлана Паздзеева. — Гэта прывяло да таго, што ў крамах цяпер вельмі шырока асартымент харчовых тавараў. І людзі маюць магчымасць заўсёды набыць неабходную прадукцыю — былі б толькі грошы. Жыхары атрымліваюць нядрэнныя заробкі, пенсіі, таму могуць сабе дазволіць і розныя прысмакі напалсавацца. Вясцоўкі пралічваюць, што больш выгадна: набыць прадукты ў краме ці вырабіць на прыватным участку. Многія робяць выбар менавіта на карысць прыватнага падворка, бо, як кажуць, сваё ёсць сваё — у якасці заўсёды зніжкі ўласныя ды і самі ўласныя. Я, напрыклад, сама трымаю некалькі

свіней, каб забяспечваць сям'ю мясам і мяснымі прадуктамі.

У сярэднім на Мясцовым сельсаветае на прэстыжную гаспадарку прыпадае 50—60 сотак зямлі. У шэрагу выпадкаў плошча участка змяншаецца: людзі адмаўляюцца ад зямлі, калі сядзіба пасля смерці бацькоў пераходзіць да іх у спадчыну. Гараджане звычайна пакаюць да 25 сотак калі дома і не хочуць мець большыя палеткі. Блізкасць чыгуны — гэта магчымае знайсці вартае месца працы. Таму штодня пэўна колькасць месцінаў адраўляюцца ў Мінск, Маладзечна, Заслаўе. Пераважна гэта маладыя людзі, якія зарабляюць нядрэнныя грошы і не хочуць траціць сілы на ўласную гаспадарку. Зямлю вакол дома засяваюць газоннай травой і кветкамі. Пасля працы аддаюць перавагу адпачынку за шашляком, а не градкам і цяпляцам.

Аднак ад прэстыжнага гаспадаркі можна атрымаць нядрэнны даход — так мяркуюць іншыя. Тым больш што непадалёк Маладзечна і Мінск, таму з рэалізацыяй прадукцыі асаблівых праблем не ўнікае. Да таго ж, на тэрыторыі Мясцовага сельсавета 30 садаводчых таварыстваў, у дачнікаў асаблівы попыт на «тавар» з прыватных падворкаў. Таму вясцоўкі вырабчаюць садавіну і агародніну, робяць малочныя прадукты, мясныя прысмакі. Усё гэта разыходзіцца даволі хутка. Не адстаюць і дачнікі — асобныя з іх вырошчваюць на продаж чыбулю, засольваюць агуркі, якія пасля рэалізоўваюцца на нарытоўчыя базы і ў сацыяльныя ўстановы. Так што зарабіць «капейчыну» заўсёды можна. Маладыя вясцоўкі арыентуюцца на горад, але... З'яджаць з роднай сядзібы не асабліва спяшаюцца.

У Мясцовым сельсаветае створана даволі разгалінаваная сацыяльная інфраструктура — фельчарска-акушэрска-пункты, крамы, бібліятэкі і г.д. Аднак з навукальных устаноў толькі школа-дзіцячы садок у Выверах ды яшчэ адзін садок у пасёлку Сасновы Бор. Праўда, апошні населены пункт знаходзіцца зусім непадалёк ад Маладзечна, з якім добрая транспартная сувязь. Так што дзятва наведвае школы райцэнтра. Раней Сасновы Бор быў самым вялікім па колькасці жыхароў пасёлкіцам у Мясцовым сельсаветае. А цяпер даволі хуткімі тэмпамі развіваецца Выверы, якія плануецца зрабіць агарадком. Тут апошнім часам сельгаспрадпрыемства пабудаваны 40 дамоў для работнікаў: з'явіліся дзве новыя вуліцы — Падлесная і Маладзёжная. Пачалося будаўніцтва жылля ў Мясцае.

Так што ў сельгаспрадпрыемства асаблівых праблем з кадрамі не ўнікае. Прыязджаюць спецыялісты з Валожынскага, Вілейскага і іншых раёнаў. Таксама вяртаюцца ў гэтыя мясціны людзі, якія ўсё жыццё адпрацавалі ў горадзе і выйшлі на пенсію. Яны завождзя гаспадарку (мабыць з-за гэтага на падворках цяпер пабольшала коз — іх трымаць лягчэй ды і малако карыснае) і сапраўды атрымліваюць здавальненне ад вясковага жыцця. Так што глыбінка зусім не падаецца «глухой правінцыяй», хутчэй, наадварот.

Мікалай ЛІТВИНАУ.
Маладзечанскі раён.

Дарагія мае старыя...

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

А што ёсць? У тэрапеўтычных (і іншых аддзяленнях) старых людзей доўга не трымаюць — не дазваляюць дзейныя нарматывы. Тады хто і якім чынам дапамагае ім падтрымліваць жыццёвы тонус? І як выходзіць са становай цяжкасцю, пераважна большасць якіх знаходзіцца ў працаздольным узросце і не можа дазволіць сабе раскошы кінуць працу або ўзяць адпачынак на невызначаны тэрмін?

З гэтымі пытаннямі я зноў звярнулася ў камітэт аховы здароўя Мінгарвыканкама.

— Сёння праблема адкрыцця аддзялення медыка-сацыяльнай дапамогі цалкам не вырашана, — пагадзіўся першы намеснік старшынкі камітэта аховы здароўя Вячаслаў Шыла. — Таму пытанне не здымаецца з кантролю. Мы сітуацыю ведаем і робім усё магчымае, каб зменшыць яе вастрэннасць.

Яшчэ ў 2006 годзе планавалася адкрыць медыка-сацыяльнае аддзяленне на базе бальні чыгуначнай бальніцы па вуліцы Казіна, якую тады перадалі ў падначаленне гарадскому камітэту. Але гэтага не адбылося, аддзяленне не адкрылі — паколькі ложкі зноў спатрэбіліся для інтэнсіўнага лячэння хворых, патлумачыў Вячаслаў Дзмітрыевіч.

Рэч у тым, што з 2005 года ўстаноў аховы здароўя горада Мінска знаходзіцца ў працэсе маштабнай рэканструкцыі. Па чарзе зчыняліся на рэканструкцыю корпусы 4-й, 3-й, 6-й клінічных бальніц. Сёння закрыты корпус БХМД і корпус 9-й клінічнай бальніцы. У сувязі з гэтым горад зведвае пастаянны дэфіцыт

інтэнсіўных ложкаў. Іх не хапае нават для таго, каб закрыць праблемы асноўных медыцынскіх службаў: хірургічнай, кардыялагічнай, гастрэнтэралагічнай і іншых. Для адкрыцця медыка-сацыяльнага аддзялення спатрэбіліся б дадатковыя плошчы. А дзе іх узяць?

— Летас было прынята рашэнне гарвыканкама, якое абавязвала наш камітэт адкрыць медыка-сацыяльнае аддзяленне. Але мы вырашылі ўсё ж засяродзіць увагу на далейшай рэканструкцыі аб'ектаў аховы здароўя, паколькі палічылі гэта першачарговай задачай. Камітэт выйшаў на гарвыканкам з прапановай аб пераносе тэрмінаў адкрыцця медыка-сацыяльнага аддзялення на 2010 год. І наша прапанова была прынята. Але я хачу запэўніць жыхароў сталіцы, што рэканструкцыя медыцынскіх аб'ектаў адбываецца для ўдасканалення і палепшэння ўсёй сістэмы аховы здароўя горада — і ўмоў утрымання хворых, і медыцынскай дапамогі, і асабістай абсталяванням, — гаворыць Вячаслаў Шыла.

А што будзе з медыка-сацыяльнай дапамогай?

Паводле слоў першага намесніка старшынкі камітэта аховы здароўя, перанос тэрмінаў адкрыцця аддзялення зусім не азначае, што сёння вырашэнне праблемы «скінута з рахункаў». Тры гады таму ў сталіцы адкрыўся хоспіс для хворых, якія пакуюцца на анкалогію. Сёння хоспіс у той ці іншай ступені (устаноўва разлічана на 30 ложкаў) здымае напружанне, якое ўтвараецца ў сувязі з неабходнасцю спецыфічнага догляду такіх людзей.

Акрамя гэтага, пры 5-й клінічнай бальніцы створана аддзяленне ам-

булаторнага сястрынскага догляду. Брыгады медсясцёр працуюць на прыпынках выезду дадому, папярэднік вызначыўшы пэўную колькасць «цяжкіх» пацыентаў для патраўнага. — Ва ўсім свеце вгваецца менавіта такая схема арганізацыі лячэння і догляду пажылых людзей, — сцвярджае Вячаслаў Шыла. — Дома, як кажуць, і сцены дапамагаюць. З цягам часу мы таксама да гэтага прыйдзем. Асноўная маса пацыентаў, якіх патраўнаецца ў першую чаргу догляд, будзе атрымліваць дапамогу дома.

Сёння ў хворых, якія знаходзіцца ў стадыі рэмісіі (паляпшэння стану здароўя), ёсць магчымасць запрацца сядзелку. Такія службы ўжо з'явіліся ў сталіцы пры некаторых тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльна-абслугоўвання насельніцтва (напрыклад, у Першамайскім і Заводскім раёнах). Паслугі сядзелкі платныя. Адна гадзіна каштуе 5240 рублёў. Гэта, безумоўна, не вельмі танна, але і не прамерна дорага. Тым больш што сядзелка можа прыходзіць не на цэлы дзень, а на 2—3 гадзіны (па жаданні пацыента).

— Ведуючы праблему з медыка-сацыяльным абслугоўваннем насельніцтва, горад пайшоў па шляху павелічэння ложкавага фонду ў дамах-інтэрнатах. Інтэрнат можа прымаць хворых і на платнай аснове (месячнае ўтрыманне — каля 600 тыс. рублёў) пры наяўнасці там месцаў і адсутнасці ў пацыента супрацьпаказанняў для знаходжання ў інтэрнаце агульнага тыпу.

Інакш кажучы, заўважыў Вячаслаў Шыла, сёння кожны пацыент ці яго родныя самі выбіраюць больш зручны і даступны варыянт догля-

ду. Аднак нават самая бездакорная сістэма медабслугоўвання не можа замяніць хвораму радасці ад сункаў з роднымі людзьмі. — Таму пазіцыя камітэта аховы здароўя і мая асабіста такая: мы павінны паступова адыходзіць ад утрыманства і перадаваць «паўнамоцтва» па доглядзе хворага не толькі медыкам, але і родным, бо часам гэтыя родныя да сваіх «гора-ча любімых» маці ці бацькі месцамі не зазіраюць. «Скінуты» свае абавязкі на дзяржаву, і да пабачэння.

Увогуле ж, вырашэнне пытання па стварэнні медыка-сацыяльных ложкаў выгаднае ў першую чаргу і для самой сістэмы аховы здароўя. — Адкрыццё медыка-сацыяльнага аддзялення, мы, нарэшце, выслобілі інтэнсіўныя ложкі ад «руцінай», не ўласцівай для іх функцыі — функцыі рэабілітацыі і догляду, — скажаў Вячаслаў Шыла.

...Усе кропкі над «і», здаецца, расставленыя. Ва ўсіх разе, пакуль што. Газета будзе і далей сачыць за развіццём падзей і трымаць сваіх чытачоў «у курсе» гэтай праблемы. «Нікога не міне хвароба і старасць», — напісала некалі ў сваім звароце ў рэдакцыю мінчанка Таццяна Солтан. Хоцця спадзяецца, што ў сталіцы нарэшце з'явіцца спецыялізаванае аддзяленне па аказанні паслуг геранталогічнага профілю — у неабходным аб'ёме і ўсім ахвотным. Тым больш што размова ідзе не аб затратных «бясplatных» ложках, а аб бальнічных месцах, якія будуць аплачвацца пацыентам ці яго роднымі.
Наталля КАРПЕНКА.

«ДЫЯЛОГ» СПРЫЯЕ ЗДАРОЎЮ

У Століне на заключным Кірмашы здароўя быў урачыста завершаны сумесны праект Праграмы развіцця ААН і Міністэрства па надзвычайных сітуацыях «Здаровае сям'я». Яго доўгатэрміновай мэтай з'яўлялася палепшэнне стану здароўя жыхароў Столінскага раёна, які пацярпеў ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС.

Праект быў распрацаваны летам 2007 года. Яго агульная мэта — садзейнічаць палепшэнню падрыхтоўкі спецыялістаў медыцынскага і педагагічнага профіляў для лепшага забяспачэння здаровага мацярыня, бацькоўства і дзяцінства, бяспечнага пражывання і захавання здароўя на забруджаных радыёнуклідамі тэрыторыях.

Дзякуючы праекту ў Столінскай цэнтральнай раённай бальніцы ў 2008 годзе быў адкрыты кансультацыйна-інфармацыйны цэнтр «Дыялог». Там медыкі ўжо прынялі сотні чалавек, з іх больш за палову дзяцей і падлеткаў да 18 гадоў. Самымі запатрабаванымі, які выветліліся, сталі кансультацыі акушэраў-гінеколагаў і псіхолага, да якіх звярнулася большасць наведвальнікаў.

Двойчы ў месяц у дзевяці населеных пунктах Столінскага раёна на базе сельскіх медыцынскіх лабараторый і фельчарска-акушэрска-пунктаў праходзілі тэматычныя заняткі з цяжарнымі жанчынамі і членамі іх сям'яў, а таксама з мамамі, якія толькі што нарадзіліся. У населеных пунктах раёна прайшлі Кірмашы здароўя, на якіх распаўсюджваліся інфармацыйныя матэрыялы, выступалі спецыялісты.

Лянід ТУГАРЬБІН.

ПЫТАЛЬНІК Які білет лепш выбраць?

Знялі на лета дачу ў Заслаўі, аднак у сталіцу і па асабістых справах, і па службовых даводзіцца наведвацца даволі часта. Зраўнулі «новы» від транспарту (раней ездзілі выключна на міжгародніх аўтобусах ды з'езджу — на аўтамабілі). Падкажыце, якія аб'ямы білеты больш выгадныя?

Што зручна і выгадна — выбіраць асабіста вам. Мы можам толькі праінфармаваць чытачоў пра спектр паслуг у гэтым кірунку, што прапануе Беларуска чыгунка. Як паведамілі ў рэдакцыі ў Мінскім аддзяленні, ёсць наступныя віды аб'ямытных білетаў. «На прад'юніка», які дае права праезду ва ўсе дні тыдня ад станцыі адпраўлення да станцыі прызначэння, што называецца ў ім. Кошт складае 30 паездак «туда». Выдаецца білет без называння прызвічка пасажыра. Продаж вядзецца на 1—4, 6 месяцаў і на 1 год. Наступны від — імяны льготны аб'ямытны білет. Дае права праезду ва ўсе дні тыдня ад станцыі адпраўлення да станцыі прызначэння, што называецца ў ім. Кошт складае 15 паездак «туда». Выдаецца з называннем прызвічка. Продаж вядзецца на 1—4 месяцы. Аб'ямытны білет «Выхаднога дня»

Галіна СЕМІЖОН, г. Заслаўе. сапраўдны на праезд па пятніцах, суботах, нядзелях і панядзелках, а таксама ў перадысяточныя і святочныя дні па участку, які названы ў білеце. Кошт складае 10 паездак за адзін месяц «туда» ад станцыі адпраўлення да станцыі прызначэння, што называецца ў ім. Выдаецца без называння прызвічка пасажыра. Ёсць яшчэ докады аб'ямытны білет «На прад'юніка». Продаж вядзецца з любога чысла месяца на 10 календарных сутак. Кошт складае 10 паездак «туда» ад станцыі адпраўлення да станцыі прызначэння, названых у ім. Выдаецца без называння прызвічка пасажыра. Докады імяны льготны аб'ямытны білет прадаецца з любога чысла месяца на 10 календарных сутак. Кошт складае 5 паездак «туда» ад станцыі адпраўлення да станцыі прызначэння, названых у ім. Выдаецца з называннем прызвічка.

БЮДЖЭТ НЕ АДПАВЯДАЕ ЗАДАЧАМ



На сходзе, што праводзіўся Стадоліцкім сельсаветам Лельчыцкага раёна, на парадак дня былі вынесены пытанні жыццезабеспячэння насельніцтва. Як працуе сельскі Савет у гэтым кірунку, што могуць зрабіць самі людзі, якая дапамога патрэбна з боку выканаўчых і распарадчых органаў улады? Вядома ж, гаворка вялася і аб упарадкаванні двароў, вуліц, грамадскіх месцаў.

нага парка, пляцоўка для захоўвання і сушкі збожжа. Заменена лінія электраперадач. Зроблены бягуцы рамонт вуліц Чырвонаармейскай і часткова Савецкай. З дапамогай райвыканкама шэраг работ выкананы і ў самым адміністрацыйным будынку сельвыканкама.

Але, гаворыць старшыня сельскага Савета Ганна Маркевіч, памыляецца той, хто лічыць, што з атрыманнем новага статусу вёска развіталася са сваімі праблемамі. Статус — гэта толькі стартвая пляцоўка. Якія вырашэнныя многіх пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва патрэбны грашовыя сродкі. Слоў няма, пэўныя фінансы дзяржавай для гэтага выдзяляюцца. Але іх не хапае. У гэтым пытанні людзі могуць падставіць сваё плячо — сабраць грашовыя сродкі, зрабіць фінансавыя ахвяраванні.

— Скажыце, што гэта прапанова была прынята пад бурныя апладыс-

менты, — расказала мне падчас камандзіроўкі ў Лельчыцкі раён Ганна Маркевіч, — значыць, пайсці супраць ісціны. І гэта зразумела, бо людзі здаўна прывыклі, што рамантаваць калодзежы, ставіць агароджы, выконваць іншыя работы па добраўпарадкаванні ўвакна дзяржава. А самі заставаліся ўбакі. Толькі той час ужо мінуў. Таму і пачаліся на сходзе «дыскусіі». Былі і такія, хто ставіў умовы: маўляў, грошы ён унясе толькі ў тым выпадку, калі ля яго хаты на дароце знікне выбоіна або будзе зроблена раўнянная падсыпка. А вось калі б яшчэ калодзеж побач з домам з'явіўся — тады можна дзюйма рукамі галасаваць за прапанову старшынкі Савета...

За мінулы год у сельсаветае было сабрана 5219 тысяч рублёў добраахвотных узносаў. За чатыры ж сёлетніх месяцы — толькі 200 тысяч рублёў. Гэта сведчыць пра тое, што наперадзе ў сельвыканкама вялікая растлумачальная работа.

Я паікавіўся — з чаго, з якіх крыніц увогуле паступаюць грошы ў сельсавецкі бюджэт. Гэта пытанне, адказала Ганна Маркевіч, выклікае вялікую заклапочанасць, бо асноўныя крыніцы даходу, вызначаныя Указам Прэзідэнта № 21 «Аб павышэнні ролі органаў мясцовага кіравання і самакіравання ў вырашэнні пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва», не працуюць. Стадоліцкі сельсавет датацыіны. За студзень — красавік 2009 года ўдзельная вага датацыі ў агульным аб'ёме даходнай часткі склаў 97,3 працэнта (па раёне — 98 працэнтаў). У іншых рэгіёнах рэспублікі ёсць попыт

на зямлю, і сельсаветы там маюць магчымасць зарабляць грошы дзякуючы аўкцыёнам. У Стадолічах такога попыту няма. Тое ж самае — і з участкам для будаўніцтва. Сёлета, напрыклад, толькі адзін забудоўшчык з'явіўся.

Мясцовыя гаспадаркі (у сельсаветае іх дзве) будуць жыллё і ўсе, хто мае патрэбу, яго атрымліваюць. Вось па гэтых прычынах асноўнымі даходнымі крыніцамі ў сельсаветае з'яўляюцца зямельныя падаткі (летас — 1 мільён 549 тысяч рублёў), падатак на нерухомае маёмасць (904 тысячы) і дзяржаўная пошліна (564 тысячы). Усяго атрымліваецца крыху больш за 3 мільёны рублёў. Параўнаем гэту лічбу з мінулагадоў сумай добраахвотных ахвяраванняў грамадзян (5 мільёнаў з «хвосцікам»), і ўсё з падаткамі стане зразумелым. У старшыні сельскага Савета ўнікае наступнае пытанне: на чым можна зарабляць сур'езныя грошы, калі колькасць пенсіянераў на тэрыторыі складае амаль палову насельніцтва?

Указ № 21 прадуладжвае фарміраванне рэзервовага фонду мясцовага значэння. Але па прычыне таго, што памер фонду не павінен перавышаць адзін працэнт ад сумы ўласных даходаў сельсавета, то рэзервовы фонд на сёлета зацверджаны ў суме... 31,8 тысячы рублёў.

Лічу, што сістэму фарміравання бюджэту пярвіначна ўзроўню неабходна ўдасканаліваць, — гаворыць Ганна Маркевіч. — Згодна, колькасць даходных крыніц павялічылася, аднак бюджэт рэальна не адпавядае тым задачам, якія неабходна вырашаць на тэрыторыі сель-

савета. Было б справядліва, каб у нашым распарадэнні заставалася частка (раней было 10 працэнтаў) паходных падаткаў з фізічных асобаў. Для вырашэння пытанняў жыццезабеспячэння насельніцтва, задавальнення яго запатраў кіравальніка зьяна ўлады прыцягвае кіраўнікоў устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў. А ёсць жа яшчэ і адзінаццаць дэпутатаў, і пяць давераных асобаў старшынкі Савета, якія таксама ўключаны ў работу. Па розных пытаннях сёлета праведзены тры агульныя сходы грамадзян, адбылося пяць сустрэч інфармацыйнай групы сельвыканкама ў працоўных калектывах і дзве — з насельніцтвам па месцы жыхарства (разгледжана адзінаццаць пытанняў). Працуюць тут камісіі па барабце з п'янствам, па справах няпоўнагадовых, пажнарнай тэхнічнай, дзейнічаюць грамадскі савет па справах моладзі і добраахвотная дружина. Рашэннем мясцовай улады распрацавана і зацверджана схема санітарнай ачысткі населеных пунктаў. Вызначаны адзіны санітарны дзень (пятніца), наладжваюцца суботнікі. Бытавыя адходы вывозіцца (транспартам сельгаспрадпрыемстваў і лясніцтва) на міні-палігоны, якія знаходзяцца ў здавальняючым стане. У сельсаветае выконваюцца такія сацыяльныя стандарты, як удзельная вага асветленых вуліц (нарматыў — 80, па факце 100 працэнтаў), вуліц з удасканаленым пакрыццём, забяспечанасць дзядзь дашкольнага ўзросту месцамі ва ўстановах дашкольнай адукацыі. Выконваюцца стандарты па пасажырскім перавозках. Усе ахвотныя забяспечаны тэлефонамі. Склалася пэўная сістэма работы

па абслугоўванні аўтамабільных дарог і пад'ездаў, якія перададзены на баланс ДРБУ-153, а таксама з жыллёва-камунальнай гаспадаркай, якая «забрала» міні-палігоны, водазабеспячэнне, унутрыгаспадарчыя вуліцы. Але засталася невырашаным пытанне з перадачай грамадскіх шахтавых калодзежаў. Хвалююць сельвыканкам і наступныя праблемы: рамонт грамадскай лазні, якая знаходзіцца на балансе сельгаспрадпрыемства «Шлях Ільча» і сёння не працуе, бо рамонт яе прамерна зацягнуўся.

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Министерства финансов
Республики Беларусь
ЗАВЕРЕНО
«21» мая 2009 г.
Кулаженко В.Г.



белагропромбанк
традиции будущего

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций открытого акционерного общества «Белагропромбанк» пятидесятого, пятьдесят первого выпусков для физических лиц на предъявителя

1. Наименование эмитента:

открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (ОАО «Белагропромбанк»).

2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)

Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
Телефон: (017) 228 52 06, факс (017) 228 53 01
Электронный адрес E-mail: info@belapb.by
УНП 100693551, ОКПО 00040577.

3. Сумма зарегистрированного уставного фонда

Уставный фонд Банка составляет 3 828 635 046 000 рублей.

4. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно будет публиковаться бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, и сроки их публикации

Бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках ОАО «Белагропромбанк» ежегодно будет публиковаться в газете «Звезда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

Бухгалтерский баланс на 1 января 2009 года и отчет о прибыли и убытках за 2008 год ОАО «Белагропромбанк» опубликованы 31.03.2009 в газетах «Звезда» и «Рэспубліка».

5. Сведения о проведении открытой продажи облигаций пятидесятого, пятьдесят первого выпусков

5.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение

Решения о выпуске облигаций пятидесятого, пятьдесят первого выпусков для физических лиц на предъявителя в соответствии с Уставом Банка утверждены Наблюдательным советом Банка 14 мая 2009 года (протокол № 15).

5.2. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, номинальная стоимость облигаций:

№ выпуска / Параметры	50 выпуск	51 выпуск
Форма и вид облигаций	В документарной форме, процентные с выплатой купонного дохода, на предъявителя, неконвертируемые	
Валюта займа	Евро	Доллар США
Объем эмиссии	15 000 000 (Пятнадцать миллионов)	15 000 000 (Пятнадцать миллионов)
Количество облигаций (шт.)	15 000 (Пятнадцать тысяч)	15 000 (Пятнадцать тысяч)
Серия, номера облигаций	OE50 000001-015000	OD51 000001-015000
Номинальная стоимость	1 000 (Одна тысяча)	1 000 (Одна тысяча)

5.3. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций ОАО «Белагропромбанк» осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств физических лиц для финансирования реального сектора экономики.

5.4. Период проведения открытой продажи облигаций

Продажа (первичное размещение) облигаций осуществляется с 1 августа 2009 года по 31 января 2011 года включительно, если больший срок не будет определен Правлением ОАО «Белагропромбанк».

5.5. Место и время проведения открытой продажи облигаций

Первичное размещение (продажа) облигаций Банка производится после согласования с Национальным банком Республики Беларусь выпусков облигаций, регистрации в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь выпусков облигаций, опубликования заверенной Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь краткой информации об открытой продаже облигаций пятидесятого, пятьдесят первого выпусков.

Первичное размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи в филиалах, отделениях, расчетно-кассовых центрах, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка в течение их рабочего времени до момента полной реализации всего объема эмиссии облигаций.

Владельцами облигаций могут быть только физические лица – резиденты и нерезиденты, приобретающие их не в целях предпринимательской деятельности.

5.6. Срок обращения облигаций

Срок обращения облигаций – 730 календарных дней (с 1 августа 2009 года по 1 августа 2011 года). День начала размещения облигаций и день начала погашения облигаций считаются одним днем.

5.7. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций – 1 августа 2011 года.

5.8. Порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты, период начисления процентного дохода

Выплата дохода по облигации производится 1 раз в 6 (Шесть) месяцев в виде купонного дохода при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации в Банк.

Днем начала выплаты соответствующего купонного дохода является первый рабочий день после истечения определенного купонного периода, то есть истечения шести месяцев со дня начала первичного размещения, предусмотренного решением о выпуске облигации, или со дня истечения предыдущего купонного периода соответственно.

Начисление купонного дохода по облигациям осуществляется со дня первичного размещения соответствующей облигации по 31 июля 2011 года включительно.

Купонный доход по облигации начисляется со дня ее первичного размещения по день истечения купонного периода, в котором было произведено первичное размещение данной облигации.

Последующие купонные доходы по облигации начисляются со дня начала очередного купонного периода по день истечения данного купонного периода.

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период по процентной ставке равной 10 (Десять) процентам годовых.

Расчет купонного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D_k = \frac{N \times P \times T}{100 \times 365}$$

где:

D_k – величина купонного дохода;

N – номинальная стоимость облигации;

P – процентная ставка по купону (10 % годовых);

T – количество дней соответствующей части периода начисления купонного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней.

При начислении процентного дохода принимается точное количество дней в году (365 дней).

Выплата купонного дохода по облигации осуществляется филиалами, отделениями, расчетно-кассовыми центрами, а также ОПЕРУ центрального аппарата Банка начиная с первого рабочего дня со дня окончания соответствующего купонного периода. Выплата части купонного дохода не производится.

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение купонного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

5.9. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение облигаций осуществляется по требованию владельцев при предъявлении оригинала облигации. Требование о досрочном погашении облигации может быть предъявлено по истечении 365 дней после даты приобретения, но не ранее даты окончания срока размещения.

При досрочном погашении выплата процентного дохода осуществляется за полностью истекшие купонные периоды.

5.10. Порядок погашения облигаций

Облигация погашается по требованию ее владельца при предъявлении оригинала облигации в Банк независимо от сроков обращения владельца облигации. Дата начала погашения облигаций – 1 августа 2011 года.

При погашении облигации владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации, а также не выплаченные (не полученные) ранее купонные доходы наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.11. Дата и номер регистрации облигаций в регистрирующем органе (заполняется Департаментом по ценным бумагам)

Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «21» мая 2009 г.

Регистрационный номер:

Пятидесятого выпуска: 5-200-02-0262;

Пятьдесят первого выпуска: 5-200-02-0263.

5.12. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь

В случае запрета выпуска облигаций Банк в течение 7 дней с момента получения решения Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь о запрете выпуска облигаций публикует данную информацию в периодическом печатном издании, где была размещена краткая информация об открытой продаже облигаций, и возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в счет оплаты облигаций, в срок не позднее 30 дней с момента принятия соответствующего решения.

5.13. Информация об обеспечении облигаций: состав и стоимость имущества, выступающего в качестве залога, основная сумма долга по кредитам, выданным банком на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости (жилищное строительство), сведения о поручительстве, банковской гарантии

Выпуск облигаций осуществляется без обеспечения по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь при условии, что общий размер обязательств по таким облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала банка (пункт 1.8 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг»).

6. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций)

С более подробной информацией (проспектом эмиссии облигаций) можно ознакомиться в филиалах, отделениях, расчетно-кассовых центрах, а также ОПЕРУ центрального аппарата ОАО «Белагропромбанк» в течение их рабочего времени.

Адреса филиалов ОАО «Белагропромбанк» и телефоны, по которым можно получить справку о продаже облигаций:

г. Брест, ул. Воровского, 11,
тел. (8 0162) 27 05 00, 27 05 54,
г. Витебск, ул. Димитрова, 31,
тел. (8 0212) 35 00 78, 35 00 22,
г. Гомель, ул. Интернациональная, 30,
тел. (8 0232) 70 03 06, 70 15 17,
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, 110,
тел. (8 0152) 52 64 76, 52 00 08,
г. Могилев, пр-т Мира, 55,
тел. (8 0222) 29 38 00, 29 38 01,
г. Минск, пр-т Победителей, 91,
тел. (8 017) 209 77 67, 209 77 64,
г. Минск, ул. Ольшевского, 24,
тел. (8 017) 228 57 19, 228 59 04,
г. Минск, пр-т Жукова, 3,
тел. (8 017) 218 58 35, 218 58 37.

Заместитель
Председателя Правления
Главный бухгалтер

Г.А. Сысов
М.А. Шаповалова

КОНТАКТ-ЦЕНТР БАНКА 136

время работы 8.00-22.00 без выходных и праздничных дней;
звонок со стационарного телефона - бесплатно на территории РБ;
звонок с мобильного телефона (life:), Velcom, МТС) -
по тарифам операторов мобильной связи.
www.belapb.by

«Ігнат Дамейка нядаўна напісаў мне ліст...»

Мяне запрасілі на незвычайную каву. У Рэспубліканскай навукова-тэхнічнай бібліятэцы, што ў Мінску насупраць Палаца спорту, праводзілася чарговая «навуковая кавярня». Прысвечаная яна была слаўнаму сыну беларускай зямлі Ігнату ДАМЕЙКУ. Сустрача не была прыватна, а да нейкай даты з жыцця навукоўца. Хіба што сёлета спаўняецца 120 гадоў з дня ягонай смерці. Проста такія «навуковыя кавярні» — традыцыйная штука, якую ладзіць бібліятэка. Напрыклад, у мінулым годзе спатканне аднадумцаў было прысвечана аўтару першага беларускага патэнта Аляксандру Скірмунту. Загэдачы аддзела патэнтных документаў Наталія САФРОНАВА прыгадала тое спатканне:



Апошняя прыжыццёвая фота Ігната ДАМЕЙКІ прыслана ў Карэлічы з Чылі ягоны пранука, таксама Ігнат ДАМЕЙКА.

— Скірмунт зрабіў сваё адкрыццё ў 1830 годзе — вынайшаў адмысловы снарад для выпарвання цукру. Да гэтага цукар выпарвалі пяць гаўдзі, а з вынаходніцтвам Аляксандра Скірмунта працэ зняў 3-4 хвілінны. Дарчы, для мяне было спраўднай нечаканасцю дазнацца, што і зараз на некаторых беларускіх цукровых заводах карыстаюцца вынаходніцтвам Скірмунта!..

Навукоўцы налілі сабе гарбаты, прыкусілі пачыненнем — і ад Скірмунта перайшлі да Дамейкі. Знаны навуковед ад геалогі Ядвіга Аношка апавяла прысутным цікавыя звесткі з жыцця Дамейкі. У прыватнасці — адкуль у хлопчыка Ігната ўзнікла такая прага да геалогі і мінералогі.

— Рэч у тым, што бацька Дамейкі, спадар Іпаліт, памёр, калі Ігнату было сем гадоў, — распавяла спадарыня Ядвіга. — І яго гадавалі два родныя дзядзькі. Адзін быў адмыслоўцам у аграноміі, другі скончыў горную школу. Перамог другі — Ігнат вельмі зацікавіўся горнай справай. Дзядзькі аддалі яго ў Шчучынскую школу пры кляштары піяраў. Хлопец быў дужа здольны, таму пайшоў адразу ў трэці клас. Адтуль паступіў у Віленскі ўніверсітэт, дзе стаў самым маладым студэнтам — 14 гадоў!.. Пасля той дзядзька, што аграном, запер Ігната гаспадарыць пад Ліду, дзе ён прабыў 6 гадоў. Дамейка бярэ ўдзел у паўстанні 1830-31 гадоў і пасля вымушана эмігруе ў Францыю. Там Ігнат заканчвае Вышэйшую

горную школу Сарбоны. У Парыжы ягоны сябар Адам Міцкевіч падкавае, што маладая дзяржава Чылі шукае здольных навукоўцаў для развіцця навукі. Дамейка падпісае кантракт на 6 гадоў — і едзе ў чылійскі горад Кікімбу. За тры месяцы (!) Дамейка авалоўвае іспанскай мовай так, што чытаў на ёй лекцыі студэнтам! Наш зямляк шчырае напоўніў, але перад самым заканчэннем кантракта здараецца бядэ — ягоная лабораторыя гіне ў пажары... Да гонару Дамейкі, ён не кідае вучэння, а дапамагае ім усё аднавіць. Чылійскі ўрад уражаны, не хоча адпусціць таленавітага навукоўца — і пераганюе яго на працягу годаў універсітэта ў Сант'яга. Гэтую пасадку Дамейка займае 16 гадоў,



Слова на «навуковай кавярні» мае прафесар Адам МАЛЬБЫЗІС, злева ад яго — слыны геолог Радзім ГАРЗЫЦКІ.

Слыннага земляка згадвалі ў «навуковай кавярні» ў Мінску

МАЛЬБЫЗІС, які пачынае сваё выступленне з інтрыгі: — Маё выступленне называецца «Тры Радзімы Ігната Дамейкі». Думаецца, гэта пра Беларусь, Францыю і Чылі?.. А вось і не!.. Сваёй малой радзімай Дамейка заўжды называў вёску Мядзвядка. Пазней ён лічыў сваёй радзімай Літву — у ёй гістарычным сэнсе, як Вялікае Княства Літоўскае. І калі выправіўся за акян, уважаў за радзіму ўсю Рэч Паспалітую. Ведаеце, прыклад Дамейкі паказвае, што Беларусь заўжды была донорам геніяльных людзей для іншых краін. Мы аддавалі сваіх герояў, а ў сабе гадалі комплекс непаўнаватраснасці — маўляў, у нас нічога і нікога няма. Аднак І Дамейка, і іншыя вёбныя выхадцы з Беларусі мы павінны ганарыцца, бо нарадзіліся на адной зямлі... У фінале «навуковай кавярні» выступіла супрацоўніца Карэліцкага краязнаўчага музея спецыялістка Святлана КОШУР. Яна алашмольва прысутных:

— Нядаўна ў наш музей даслаў ліст... Ігнаць Дамейка! — і, вытрымаўшы паўзу, спадарыня Святлана дадала: — Гэта пранука Ігната Дамейкі, якая назвала ў гонар славуціна прадзеда. Ён даслаў нам з Чылі здымкі дома, дзе жыў Дамейка і дзе зараз жывуць яго нашчадкі. А таксама вельмі якасныя рэзкія фотаздымкі Дамейкі. У тым ліку — апошні прыжыццёвы... Дарчы, прысутныя навукоўцы, многія з якіх былі на радзіме Дамейкі ў Мядзвядцы, звярнулі ўвагу, што ў той час, калі пра Дамейку ведае цэлы свет, калі яму ставяцца помнікі і адкрываюцца мемарыяльныя дошкі ў Францыі, Польшчы, Літве, Чылі, — на ягонай радзіме, у Беларусі, падмурак сядзібы Дамейкаў усё гусцей заростае буйлім, а фігелі сядзібы, які захаваліся, імкліва разбураюцца...

Глеб ЛАБАДЗЕНКА. Фота аўтара і з архіва самі Дамейкаў.

Дзе савадоду набыць трыхаграму?

Яшчэ нядаўна многія раёны краіны літаральна залівала — настолькі моцна дажджы ішлі часам. Такія ўмовы паспрылі развіццю ў садах паршы яблыні і грушы, з'яўленні тлі, вусняў яблыневай пладажэркі. Нядаўна ў сродках масавай інфармацыі прайшла парада: як можна змагацца з гэтай навалай з дапамогай эфектыўнага біялагічнага метадру. У прыватнасці, гаварылася, што для барацьбы з пладажэркай можна выкарыстоўваць трыхаграму — дробнае карыснае насякомка (да 1 міліметра), якое паразітуе на яйках пладажэркі, знішчаючы іх. Гэтая інфармацыя зацікавіла нашых чытачоў, якія папрасілі больш падрабязна распавесці пра трыхаграму: як выкарыстоўваць, а галоўнае, дзе набыць? Знойсці адказы на гэтыя пытанні нам дапамог загадчык лабараторыі біялагічнага метадру асабіста Ігнаць Дамейка ўстановы «Дзяржаўная інспекцыя па насенневодстве, караніне і ахове раслін» Васіль ЛАМЕКА. Дарчы, гэта адзіная ў Беларусі лабараторыя, якая займаецца трыхаграмай. І толькі тут гэтыя карысныя насякомкі можна набыць (в. Прылуці Мінскага раёна, вуліца Міру, 25, гарадскія тэлефоны 5 092 407, 5 092 409). На жаль, больш нідзе іх не купіш, давядзецца ехаць сюды, затое тут трыхаграма прадаецца ў розніцу ў любой колькасці. Для насельніцтва трыхаграма рэалізуецца ў пластыкавых ёмістасцях, закрытых тканай — па 1 граме (для гаспадарак — па 5 грамаў). Але такой колькасці для прыватніка, кажа Васіль Міхайлавіч, цалкам дастаткова, каб апрацаваць ад 5 да 7 дрэў (у залежнасці ад іх вышыні). Кошт такой ёмістасці — 2,6 тысячы рублёў з улікам ПДВ.

Трыхаграма развіваецца на яйках зерневай молі: фактычна асобіна адкладвае туды сваё яйка, і яйка зерневай служыць ёй дарэчна харчаваннем. Надалей трыхаграма робіць такі з пладажэркай: адшуквае яе яйка, адкладвае ў яго сваё. Асобіна, падрасцючы, выядае яго, знішчаючы такім чынам, і потым вылятае, больш не з'яўляючыся небяспечнай для саду. У гэтым, дарчы, і ёсць плюс такога біялагічнага метадру ў адрозненне ад хімічнага: ад трыхаграмы гінуць толькі шкоднікі. Як карыстацца набытай «біялагічнай зброяй»? Вельмі проста. Дастаткова ў ёмістасці апусціць лісце з дрэва, пачакаць нейкі час, каб частка насякомка перапаўзла на яго, потым зрабіць тое ж яшчэ два-тры разы ў іншых месцах на дрэве. Паўтараць такую працэдуру, паводле слоў Васіля Ламека, трэба два-тры разы — праз тыдзень. Дарчы, трыхаграма бывае лятаючая і нелятаючая. Калі вы збіраецеся выкарыстоўваць яе адрозна, зразумела, лепш браць лятаючую. Нелятаючую можна захоўваць у халадзільніку неўдзельна тыдзень-паўтара. Напрыканцы Васіль Міхайлавіч сказаў, што той, хто хоча выкарыстаць для абароны ад шкоднай трыхаграмы, павінен паспяшацца і зрабіць гэта ў самы блізкі час.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Пыталыкі Як правесці справядлівае вентыляцыю ў кватэры?

Пабудавалі мы ў мікрапраблеме Пошчы новую кватэру на пятым паверсе. Пражыўшы ў ёй год-другі, я заўважыла, што пакавыя расліны на кухні вельмі доўгі час застаюцца свежымі і чыстымі. А раней, калі жылі на першым паверсе ў Серабранцы, ужо праз два тыдні трэба было іх мыць. У ваннай пакоі ў новай кватэры ніколі не душна, а ў Серабранцы праз паўгадзіны-гадзіну рабілася вельмі вільготна і ад гэтага — млясна. Доўга сядзець падлога. Мне здаецца, што гэта з-за дрэннай вентыляцыі. Ці то трубы чыстыя? Ці то, можа, хто на верхніх паверхах халадзільніку наставіў у вентыляцыйных праходах? А тут яшчэ і рамонт зрабіла. Здаецца, ужо на другі і моцы не хопіць, таму хочацца, каб сцены і столь былі як мага даўжэй белымі. Майстар з ЖЭСа прыйдзе, аркуш паперы са сшытка прыкладзе і кажа, што усё, маўляў, добра. Раней я верыла, а зараз засумнявалася ў правільнасці такой праверкі. Падкажыце, калі ласка, як яшчэ можна правесці справядлівае вентыляцыю? Ці, можа, трэба звярнуцца па дапамогу ў якую кантору, каб яны правесілі, а калі трэба, дык і падрабілі штосьці?

Алена Іосіфавна ШУЦЬКО, г. Мінск

На жаль, у лісце чытачкі няма практычна ніякай канкрэтнай інфармацыі — толькі агульняныя фразы. Між тым праблема (калі яна сапраўды ёсць) магла ўзнікнуць з-за шэрагу фактараў. Паспрабуем у агульняных рысах разгледзець асноўныя. Напрыклад, ці былі ўсталяваныя ў «праблемнай» кватэры пластыкавыя шклопакеты? І няправільны мантаж або няправільнае карыстанне пры вентыляцыйнай пакоў (у тым ліку і пры мікраправетраванні) — адна з магчымых прычын павышанага ўзроўню вільгаці. Колькі чалавек пражывае ў жыллі, ці трымаюць людзі пакавыя расліны, асабліва тэ, што любяць добры паветра? Пра якую вентыляцыю ўвогуле ідзе гаворка: звычайную — праз вентыляцыйныя шахты і расчыненыя акно, фортак, дзверы на балкон, або прымушавую — з дапамогай кухоннай выцяжкі? Ці ёсць апацыя ўвогуле? Калі так, магчыма, яе магчымасць — недастатковая? Калі мы гаворым пра кватэру на першым паверсе, магчыма, у двары перад ёй ёсць нейкая расліннасць, тэя ж дрэвы? Ці яна вокнамі выходзіць на той бок, дзе сонца не бывае, або яно з'яўляецца не вельмі часта? Падоўныя фактары можна пералічыць і далей...

Больш падрабэтна, наколькі магчыма ў нашай сітуацыі, мы папрасілі даць адказ выканаўца абавязку загадчыка аддзялення камунальнай гігіены дзяржаўнай установы «Рэспубліканскі цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя» Ларысу КАРПУК.

Далучальныя параметры мікраклімату ў жыллі (тэмпература паветра і вільготнасць) нарміруюцца толькі ў ацэпільны перыяд. Пра якую пару года гаворка ідзе ў лісце? Калі ваша заяўніца лічыць, што патэрна больш дасканала праверка вентыляцыі, яна можа звярнуцца ў спецыялізаваную арганізацыю ТДА «Вентсэрвіс», якая праводзіць асведчанае вентыляцыйнае сістэмаў і выдае афіцыйнае заключэнне, — павердзіла Ларыса Іванавіч. — Магчыма, прычына сапраўды ў тым, як пільна чысціцца, што вентыляцыйныя шахты застаюцца халадзільнікамі (іх правіла, хоць гэта можа быць і нешта іншае — убудаваная шафа, напрыклад) або забітыя будаўнічым смеццем пасля рамонту ў суседзях. Тады трэба звярнуцца ў ЖЭС, каб яго работнікі правялі праверку па выкарачэнні ёй фактаў.

Ад рэдакцыі: аркуш паперы ці запалена запалка, запальнічка, прыкладзеныя або паднесеныя да вентыляцыі — самы просты спосаб правесці справядлівае вентыляцыю. Калі паперка ці полымя адхіляюцца, значыць, яна ёсць.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Чаму палацы Сапегі і Радзівілаў спрабуюць прывесці некаторыя з суседзяў?

У Варшаве прайшла фотавыстава, на якой паказалі напорузбураныя беларускія помнікі архітэктуры. Некаторыя шарогавыя палкі халаліся за галаву: «Калі б гэтыя палацы былі ў нас, таго б не здарылася». Карэспандэнт «Звязды» разбіраецца, чаму суседзі лічаць беларускія помнікі сваімі і каму насамрэч належыць палацы Радзівілаў і Сапегі.

Польскі прафесар: «Польска ад Даўгаўпілса да Адэсы»? Неадзначаную выставу «Святыні, паліцы і прыроды Крэсу» зладзілі ў цэнтры старой Варшавы на папулярнай турысцкай вуліцы Кракоўскае прадмесце. Крэсамі (у перакладзе на беларускую «Ускраінамі») ў Польшчы называюць тэрыторыі Беларусі, Украіны і Балтыі, якія уваходзілі ў склад Рэчы Паспалітай.

Патляецца фотаздымкі з выявамі неадрэстаўраваных гістарычных помнікаў Беларусі, Украіны і Літвы можа кожны мінка, у тым ліку і карэспандэнт «Звязды». І хоць аўтары выставы імкнуліся да палітраўнасці, нашым старажытным палацам і храмам дасталася па першае чысло.

— Гэтыя фотаздымкі — паміж пра даўнія Крэсы, месцы, поўныя магі і настальгіі, — тлумачыць адзін з арганізатараў выставы прафесар Крыстаф Хейке. — На працягу некалькіх апошніх гадоў мы праехалі тысячы кіламетраў, ад Дынебург (так палкі называюць Даўгаўпілс, — Аўт.) на поўначы, да Адэсы на поўдні. Мы здымалі святыні, палацы і людзей Крэсу. Сваімі фотаздымкамі мы задакументавалі рэшткі свету, які адшюў назаўсёды. Засталіся ў ім толькі руіны. Гэтыя месцы непарыўна звязаныя з польскай Айчынай».

У выніку выстава прастаяла каля трох месяцаў, і ахвятае каля фотаздымкаў, здавалася, не праходзіў ніколі.

— О, Езус! — хістала галавой пажылая пані, калі глядзела на фота абгаралы скульптуры святога апостала з рэздэнскага фарнага касцёла. — Як такое магло здарыцца?

Пад страшным фотаздымкам подпіс: «Уначы 13 ліпеня 2006 года ў гродзенскім касцёле ўзнік пажар. Агонь ахапіў частку алтара і накрыві чатыры драўляныя скульптуры».

Не лепей на фота выглядаў і Палац Пуслуоскіх у Косаве (1838 год): напорузбураны, з «Іванамі, Славікам і Танямі» на сценах. Вельмі натуральна былі сфатаграфаваны рэшткі палаца ў Радзівілімонце, а таксама велічынны руіны ружанскага палаца.

Наведвальнікі выставы глядзелі на фотаздымкі з настальгіяй і, бывала, паміж сабой заўважалі: «Было б гэта пад Польшчай, не знішчалася б на вачах...»

Польскі журналіст: «Варшаву можаце лічыць часткова беларускай?» Чаму з такім сумам палкі глядзяць на палацы і храмы, якія знаходзяцца ў тэатэ званых Крэсах?

Многія тутэйшыя людзі дагэтуль упэўненыя, што тэрыторыя Заходняй Беларусі — спрадвечна польская зямля. Але да беларускай ставяцца, як да родных.

— Тыя, што ведаюць гісторыю, так не думалі, — раскрывае другі бок медала польскі журналіст Марцін Палец, вялікі прыхільнік беларушчыны. — І Рэч Паспалітую нельга называць выключна польскай дзяржавай.



П'яген ВАЛОШЫН. Фота аўтара і Глеба ЛАБАДЗЕНКІ.

«ПАЛ'ВАЛІ» НА ВУГРА

Як вядома, аматарская здабыча яго забаронена. Аднак гэта не спыніла двух славаў-сантэхнікаў Мядзельскай ЖЭС, якія на возеры Мясцяры з выкарыстаннем донных вудаў здабылі 14 вугроў агульнявай вагой 9 кілаграмаў. За што і былі затрыманы дзяржінспектарамі. Урон прыродзе ацэнены як буйны. У дачыненні да парушальнікаў заведзена крымінальная справа.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Віншум з 80-годдзем дарагога Васіля Захаравіча СТУКА з г. Крычава.

За даброе душы і сэрца Пасюк ты нікі нашы прымі. Бацька родны, дзюдузі мілы, Жыві як мага даўжэй з намі ты.

Мальвіна Мікалаеўна, дзці і ўнукі, г. Мінск.



Віншум з днём нараджэння УДОТ Вераніку з с.п. Астрыно. Зычу моцнага здароўя, поспехаў у вучобе. Хросная.

Алоэ і залацісты вус — універсальныя лекары

Завядзіце зялёную аптэчку на сваім падаконе. Дзве-тры універсальныя расліны, крыху намагаюцца паглядзець — і лекаў многіх немачы будучы ў вас пад рукой. І заўсёды свежыя.

Самыя папулярныя расліны, якія прапісаліся ў нашых кватэрах, — алоэ і залацісты вус.


Афрыканскае алоэ (альяс) — непатрабавальная расліна, зольная выжыць нават пры рэгулярным ашчыпенні і няправільным паліве. Увогуле, паліваць алоэ трэба гэтакама, як і большасць кактусаў — шчодрра, але не часта. Альяс, вырасцішы на вокнах, якія выходзяць на поўдзень, канцэнтруе ў сабе значна больш лекавых рэчываў, чым яго «паўночныя браты».

Пры добрым доглядзе другі хатні лекары — мексіканскі залацісты вус можа вырасці да метра, таму, каб ён не зламаўся пад уласным цяжарам, трэба паставіць апору. Гэтай расліне неабходнае святло, умераны паліў і ўрадлівая глеба,

уноеная попельна. **ГАТУЕМ НАСТОЙКУ** 35—50 здробненых кален залацістага вуса заліць літрам 70-працэнтнага спірту. 14 дзён вытрымліваць у цёмным месцы, перыядычна ўзбютовачы. Настойка павінна быць фіялетава-калеру. Прафільтруеце яе праз марлю і пераліце ў цёмную бутэльку. Настойка з залатога вуса прымяняецца пры пнеўманіі, туберкулёзе, астэахандрозе, бранхіяльнай астме, міёмхам. Яна зніжае ціск, тэму прымяняць яе можна толькі тым, хто не пакуе ад гіпатаніі. (Перш чым дадаваць у лекаў вусы або ствол расліны, іх трэба вытрымаць у халадзільніку пры тэмпературы 2—4° С на працягу двух тыдзень.)

...мазь Для яе прыгатавання трэба змяшчаць у судноснас 2:3 здробнэтае сметанковае масла са здробненым лісцем і сцяблом залацістага вуса і старанна расцёрці. Мазь дапамагае пры лярэнці ўдару, абмаражэнні, скурных і прастудных захворваннях. Захоўваць мазь у прахалодным месцы.

...адвар Вазьміце: 1 кг ліпавага мёду, 200 г дробна нарэзанага лісця алоэ, 200 г аліўкавага алею, 150 г бярэзавых пушпышак, 50 г ліпавага цвету. Бярэзавыя пушпышкі і ліпавыя цветы заварвае асобна ў 500 мл вады, гатуем 1—2



хвілін, працэдураем і дадаём мёд з алоэ. Даліваем аліўкавы алей.

Гэту смесць добра прымяняць пры мучных кашлі, пнеўманіі, туберкулёзе. Прымаць яе трэба па 1 ст. лыжцы 3 разы на дзень.

...сок Здрабніце буйное лісце алоэ, прапусціце яго праз мясарубку і адфільтруеце сок. Афільтраванае праз шчыльную тканіну і пражыціце 3 хвілін. (Пры захоўванні сок алоэ страчвае актыўнасць. Выкарыстоўваць яго адрозна пасля прыгатавання.)

Сок алоэ валодае антыбактэрыяльным уласцівасцямі, таму яго прымяняюць пры вострых і хронічных захворваннях скуры, язвах, ранах, алёках. Выкарыстоўваць яго можна па-рознаму: вонкава, у выглядзе арашэння і прымокач, для паласкання поласці рота пры захворваннях дзяснаў, для закапвання ў нос (5—8 кропляў) і г.д.

Падрыхтавала **Вольга ЦІБУЛЬСКАЯ**

ЛЮСТЭРКА 7

1 ліпеня 2009 г. ЗВЯЗДА

Сёння

Мінск	—	4.42	21.44	17.02
Віцебск	—	4.23	21.42	17.19
Магілёў	—	4.32	21.35	17.03
Гомель	—	4.38	21.22	16.44
Брэст	—	4.59	21.58	16.40
Гродна	—	5.09	21.49	16.59

Месяц Першая квадра. Месяц у сузор'і Скарпіёна.

Імяніны Пр. Васіля, Сяргея, Аляксандра. К. Рэгіны, Галіны, Юльяна.



Фота Мары ЖЫЛІНСКАЙ.

Надвор'е на заўтра

Віцебск	21 град.	21 град.	17 град.
Мінск	21 град.	21 град.	17 град.
Магілёў	21 град.	21 град.	17 град.
Гомель	21 град.	21 град.	17 град.
Брэст	21 град.	21 град.	17 град.
Гродна	21 град.	21 град.	17 град.

У суседзях

Варшава	21-23 град.
Вільнюс	18-21 град.
Кіев	28-31 град.
Масква	28-22 град.
Рыга	27-29 град.
С.Беларусь	25-27 град.

НЕСПРЫЯЛЬНЫЯ ДНІ І ГАДЗІНЫ У ЛІПЕНІ

1, серада, 0,00—3,30	18, субота, 0,00—1,30
3, пятніца, 9,00—13,00	20, панядзелак, 0,00—3,00
5, нядзеля, 1,00—24,00	22, серада, 1,30—2,30
6, панядзелак, 0,00—4,00	23, чацвер, 19,30—23,30
8, серада, 8,30—14,00	24, пятніца, 0,00—2,30
11, субота, 1,00—3,00	26, нядзеля, 0,00—4,30
13, панядзелак, 7,00—13,30	28, аўторак, 1,30—10,00
15, серада, 14,00—21,30	30, чацвер, 12,00—19,00
17, пятніца, 20,00—24,00	

1 ліпеня

1992 год — у абарачэнне вышлі першыя ўласныя беларускія грошы — разліковыя білеты Нацыянальнага банка, якія народ тут жа ахрысціў «зайчыкамі» (дызайнерская распрацоўка К. Хаяноўскага).

776 год да н.э. — згодна з легендай, у гэты дзень у невялікім грэчаскім горадзе Алімпія распачаліся Ілімпійскія гульні старажытнасці. Грэкі надавалі Гульням вялікае значэнне — невыпадка менавіта ад гэтай падзеі яны вядуць сваё летавічэнне. У час Гульняў аб'яўляўся «вечны мір», спыняліся войны, і учарашнія ворагі мірна саборнічалі за права называцца самімі хуткімі, самымі дужымі і самымі спрытнымі. Першапачаткова Алімпійды праводзілі на працягу аднаго дня, а з V стагоддзя да н.э. іх працягвалі павялічыла да пяці дзён, з якіх тры адводзіліся на спаборніцтвы (бег, кіданне капя, дыска, скаккі ў даўжыню, барацьба), а першы і пяты — на ўрачыстае адкрыццё і ўзнагароджанне. Больш як тысячу гадоў Гульні ў Старажытнай Эладзе праводзіліся раз у чатыры гады і толькі ў 394 годзе н.э. яны былі забаронены ўказам рымскага імператара Феадосія.

«Спраўды зусім чалавек павінен выкаваць няўзлужнасць у той час, калі на што-небудзь вырашаецца, павінен узвесці усю вынаходнасць, але пры выкананні задачы неабходна быць адважым». Гератод (490—425 да н.э.), старажытнагрэчаскі гісторык.

Адкуль пайшлі пчолы?!

Старажытныя людзі былі перакананы, што пчолы з'яўляюцца на свет «самі па сабе, з воску і мёду», таму пчала была таксама сімвалам чыстацісці. Так яна стала сімвалізаваць адвечную дзясвоцасць Дэвы Марыі, якая брэх гару зачала і нарадзіла Ісуса Хрыста.

Часам вывух пчолы можна сустраць на надмагільных камянях — як сімвал бесмяротнасці. Магчыма таму, што абуджэнне пчолы пасля зімовага сну атаясмавілася з уваскрашэннем пасля смерці.

Сярод усходніх славян пчаларства лічылася адной з самых шануемых і таёмных спраў. Таму тых, хто меў стю і больш вуллуя, а значыць, прыручыў пчол, лічылі звязанымі з нячыстай сілай. С

АЭРАПОРТ НАБІРАЕ ВЫШЫНЮ

Роўна год таму, 1 ліпеня 2008-га, споўнілася чвэрць веку з часу заснавання самага галоўнага аэрапорта краіны



Праздзень адзін з лепшых аэрапортаў СНД, найважнейшы міжнародны транспартны вузел, працяглі многі міжнародныя маршруты.

Зразумела, гэта мастацкі вобраз — пра вышыню, але нам здаецца, што ён мае права на жыццё. Калі знаёмішся з гісторыяй Нацыянальнага аэрапорта Мінск, гутарыш з яго работнікамі, не пакідае ўражанне, што ў паветранай гавані беларускай сталіцы — бліскучыя перспектывы.

1. КАЛЕКТЫ УЛОБЁНЫХ У НЕБА

Пагартаем старонкі нашай агульнай, параўнальна нядаўняй гісторыі. У 70-я гады аэрапорт «Мінск-1» перастаў спраўляцца з аб'ёмам перавозак, якія на той час былі, — не дзавалалі магчымасці. Пачалі паступаць і новыя самалёты — новае іх пакаленне, і каб яны маглі ўзлятаць і прыземляцца, патрэбна была іншая паласа. Станавілася відавочным, што настаў час будаваць нармальныя дабраўзгодныя аэрапорты. Гэта запатрабавала вялікіх затрат, але дзяржава пайшла на іх, узвядзенне ялося праекце ленинградскага інстытута «Лен-аэрапраект».

Да развалу вялікай краіны паспелі пабудаваць толькі частку аэрапорта — узлётна-пасадачную паласу ў 1981 годзе і часовыя збудаванні з дрэва. Тым не менш паласа працавала, і нават пры мала кіраўнікоў замежных краін, якія прыязджалі з дзяржаўнымі візітамі. З 1 ліпеня 1982 года пачалі выконвацца рэгулярныя рэйсы. Першая чарга аэравакзальнага комплексу (першая яго чвэрць) уступіла ў строй дзевяцімі ў сакавіку 1989 года, а будаўніцтва надзвычай важнага для сябе аб'екта Беларусі закончыла ўжо пазней, у 1993-м, за кошт уласных сілаў і магчымасцяў.

Калі пачаўся распад СССР, парушыліся ўсе сувязі, гаспадарчая дзейнасць былых саюзных рэспублік з'ялася да мінімуму, і аб'ёмы нашых перавозак упалі ў 50 разоў, — расказвае памочнік генеральнага дырэктара РУП «Нацыянальны аэрапорт Мінск» Валерыя ЕФІМЕНКА. — За ўвесь 2002 год у нас было толькі 400 тысяч пасажыраў — на вылет і на прылёт. Рост перавозак пачынаецца толькі з 2004 года. Пачынаюць развівацца эканамічныя сувязі, прыходзяць новыя заходнія авіякампаніі, і ўсё гэта дае станоўчы вынік. І менавіта з гэтага часу назіраецца павелічэнне колькасці пасажыраў. Перад Рагжаством, 24 снежня мінулага года, мы сустрэлі свайго мільянера пасажыра.

Летас пацкаваліся, якая катэгорыя пераважвае сярод пасажыраў, з гэтай мэтай правялі вывучэнне пасажырапатоку. Высветлілася, пераважаюць дзелавыя паездкі. Гэта вельмі добры знак. Калі ў краіну едць дзелавыя людзі, у аэрапорта работа будзе.

Вельмі прыемна глядзець, як лятаюць нашы людзі, прадстаўнікі аічнага бізнесу — ад фірмаў, ад прадпрыемстваў: на міжнародныя выставы, на перамовы і гэтак далей. Мы стараемся ўсяляк ім садазвінічаць.

А вось яшчэ адна катэгорыя нашых пастаянных пасажыраў. Варта зайсці ў залу для тых, хто адпраўляецца ў рэйс, і вы ўбачыце мноства людзей, нават па знешнім выглядзе якіх лёгка вызначыць, што едць яны на адпачынак. Спытайцеся ў іх, куды, і вам назавуць Анталію, Хургаду, Ізмір, дзсяткі іншых вядомых курортаў. І ляццець не нейкім тэм «крутыя» ці «новыя беларусы», а звычайныя сем'і, з дзеткамі. Значыць, існае жаданне і магчымасць глядзець свет і паказаць яго дзецям. І гэта цудоўна, гэта сведчыць пра ступень развіцця грамадства.

Калектыв наш спецыфічны, складаецца ў асноўным са спецыялістаў у авіяцыйнай адукацыі, працягвае свой апошні Валерыя Ефіменка. Гэта выпускнікі Акадэміі грамадзянскай авіяцыі ў Санкт-Пецярбургу, Кіеўскага ўніверсітэта грамадзянскай авіяцыі, Рыжскага Чырванасцяжнага інстытута інжынеру грамадзянскай авіяцыі, нашча Мінскага вышэйшага авіяцыйнага каледжа, маскоўскіх і іншых ВНУ. Яны цудоўна разбіраюцца ў сваёй прафесіі, тэхнічна надзвычай адукаваныя, валодаюць замежнымі мовамі, без чаго ніяк нельга. Яшчэ іх адраэнівае адданасць прафесіі, што дапамагла захаваць калектыв у складаных 90-я гады, калі іншыя арганізацыі гублялі да паловы свайго складу. Па сабе ведаю, наколькі гэта неперадольная сіла — цяга ў неба, і цудоўна разумою калег, якія не ўяўляюць свайго жыцця без авіяцыі.

Не выпадкова, што сярод нашых інжынераў-тэхнічных работнікаў практычна няма цяжкіх кадры. Людзі, якія прыйшлі ў калектыв у першыя месяцы стварэння аэрапорта, працуюць да сёння. Магу «на ўскідку» назваць не адзін дзятка прозвішчаў нашых хос і маладых, а ўжо ветэрану вытворчасці. Наталія Лявончыёна Пракпапенка — начальнік аддзела па абслугоўванні пасажыраў, прайшла ў сваім аддзеле ўсе прыступкі службовай лясціцы. Аляксандра Уладзіміравіча Сянькова — адна з першых нашых сцюардэс, затым працавала начальнікам службы грамадскага харчавання аэрапорта, цяпер маркетолог у камерцыйнай службе. Васіль Іванавіч Корнеў — быў начальнікам змены, цяпер начальнік аддзела кіравання якасцю працы з першага дня функцыянавання

аэрапорта. Уладзімір Васільевіч Саўчук — намеснік генеральнага дырэктара па вытворчасці, таксама адзін з першых. Валерыя Рыгоравіч Чабатароў — у мінулым зменны начальнік вытворчасці, цяпер інжынер па аварыйна-выратавальнай рабоце. Юры Іванавіч Каваленка — сённяшні начальнік аэравакзальнага комплексу, закончыў інстытут і адрозна прыйшоў да нас. Аляксандр Іванавіч Выстаропаў — начальнік службы радыёнавігацыйнай сувязі. Аляксандр Уладзіміравіч Шынкочыч — начальнік службы электра-і святлотэхнічнага забеспячэння палётаў, і многія іншыя.

Замцаванню кадры спрыяе пастаянная работа па іх навучанню і перападрыхтоўцы. Тыя катэгорыі персаналу, чыя дзейнасць падлягае ліцэнзаваанню, павінны пастаянна паўдараджаць свой сертыфікат, а для гэтага патрэбна вучыцца. Вучацца і астатнія — у Мінскім вучэбна-трэнеровацым цэнтры пры дэпартаменце, у нашым галіновым вышэйшым авіяцыйным каледжы. Навучанне вядзецца і ў нашым вучэбным класе, і на рабочых месцах — тых жа агеаўта па абслугоўванню перавозак, якія сустракаюць і рэгіструюць пасажыраў. Самыя перспектывныя з іх навукаюцца ў замежных вучэбных цэнтрах — у Стамбуле, Варшаве, Рызе, а потым дэлегацыя ведамі з калегамі. Запрашаем выкладчыкаў замежных цэнтраў і да сябе, яны праводзяць тыднёвыя



Начальнік аддзела па абслугоўванні пасажыраў Наталія ПРАКАПЕНКА — даўні падпісчык «Звязды».

перападрыхтоўку па той ці іншай спецыяльнасці.

Стараемся па магчымасці клапаціцца пра сваіх супрацоўнікаў, «закрываем» сацыяльныя пытанні. Калі работнікам патрэбна жыллё, яны атрымаваюць месца ў інтэрнаце ў нашым пасёлку Сокал. Тым, хто мае патрэбу ў кватэрах, стаяць у чарзе. У хуткім часе плануецца закладка



Інструктаж праводзіць начальнік унікальнага ў сваім родзе кіналічэжнага падраздзялення службы авіяцыйнай бяспекі і рэжыму Ірына ІВАНОВА-ЗОРЫНА.

двух дамоў для членаў жыллёва-будаўнічага кааператыва.

— Аб якім далейшым развіцці аэрапорта гаворыць на сайце аэрапорта генеральны дырэктар Дзмітрый Мелікян?

— Маемца на ўвазе будаўніцтва яшчэ адной узлётна-пасадачнай паласы, узвядзенне гасцінцы пры аэрапорце з заламі для правядзення дзелавых перамоў і падпісання дакументаў, мы зараз актыўна шукаем інвестара пад гэты праект. І будаўніцтва хуткаснага шкляннага ліфта, які з'явіцца пазней у гэтым годзе. Можна не апрагнацаць, і адрозна з накарпальніка трапіць у самалёт.

Зручная пад'ездзі да аэравакзала, стаянкі для аўтатранспарту, у тым ліку ахоўныя, якія працуюць кругласутачна. Вельмі зручна: пасажыр прыехаў на сваёй машыне ў аэрапорт — з Мінска ці іншага горада Беларусі, пакінуў сваё аўто на два-тры дні, сам паліцеў за мяжу. Вярнуўся — сеў у машыну і паехаў дамоў. Асабліва гэта да месца, калі рэйс прыбывае ноччу. Зусім нядаўна мы ўвайлі ў эксплуатацыю першую чаргу такой стаянкі, адрозна за астакамі. На чарзе — другая, бо аховных шмат.

Адна з новых паслуг, якую з задавальненнем карыстаюцца прадстаўнікі краін Еўропы, — гэта пракат аўтамабіляў. Заказ робіцца па інтэрнэце, і пасажыр застаецца толькі атрымаць на першым паверсе ключы, а на спецыяльнай стаянцы — аўтамабіль. І адправіцца ў той ці іншы рэгіён Беларусі па справах. Згадзіцца, вельмі зручна.

Мы перагледзелі свае тэхналогіі, пачынаюць размясціць тэхналагічныя плошчы пад міжнародныя палёты, дабавілі колькасць накарпальнікаў пасажыраў (сектары 3-і і 4-ы). І, бадай, самае важнае: аўтаматызаванай рэгістрацыі пасажыраў, якая дзавалвае прымяненне сістэмы розных авіякампаній. Закупілі праграмнае забеспячэнне і абсталяванне агульнага доступу і ўсталювалі на ўсе стойкі рэгістрацыі, перападрыхтавалі кадраў. Бо кожная авіякампанія мае сваю праграму рэгістрацыі, уласны стандарт, адроз-



Генеральны дырэктар РУП «Нацыянальны аэрапорт Мінск» Дзмітрый МЕЛІКЯН.

2. У ЦЭНТРАХ УСЕЙ РАБОТЫ — ПАСАЖЫР

Гутарым з Наталіяй ПРАКАПЕНКА, начальнікам аддзела па абслугоўванні пасажыраў.

— Наталія Лявончыёна, як пачаўся працоўны дзень?

— Як заўсёды. Штата. Было ажыццелена да 9.30, зараз больш-менш спакойна, а пачынаючы з 12 гадзін будзе весіцца рэгістрацыя пасажыраў наступных рэйсаў. І да 18.30 народу чакаецца шмат. Семі адпраўляюцца на адпачынак, дзеці — на аздараўленне, мы гэта адчуваем, нагрузка павялічваецца. Але гэта прыемная нагрузка.

— Пракаментуйце, калі ласка, палітыку вашага калектыву па павышэнні канкурэнтаздольнасці. Што для гэтага робіцца?

— Асабіста я лічу, што ў цэнтры такой работы павінен стаяць пасажыр. А ўсе і ўсё павінны працаваць на яго. Выходзячы з гэтага і патрэбна прадумваць усё да дробязі, як мы кажам — да багажнай цяжкасці, наколькі яна камфортная і зручная.

Канкурэнтаздольнасць — праблема актуальная, бо побач некалькі аэрапортаў: да Вільнюса — 180 кіламетраў, да Рыгі — гадзіна дваццаць хвілін палётаў, да Варшавы — наогул пяцьдзесят хвілін, не паспеце кубачак кавы выпіць. Гэта ўсё сур'ёзныя канкурэнты. Маскоўскі вузел — тым больш. Так што прывабнасць аэрапорта павінна быць вельмі высокай. Першы за ўсё павінна бесперабойна і надзейна функцыянаваць узлётна-пасадачная паласа, наглядчыцы на тое, колькі на ёй у дзень прыземляецца самалётаў; дзвядцят ці дзвесце. Бо гэта датычыцца бяспекі палётаў. Магчымасці нашай паласы, якая абсталявана сучасным святлосігналным абсталяваннем і таму з'яўляецца фактычна ўзлепагоднай, мае даволі высокую другую катэгорыю ІСАО, дзавалваюць прынамсі ў тым ліку самалётаў, якія сёння існуюць, без выключэнняў. Нават расійскі «Руслан» і самы

лайнераў. Гэта і новыя сістэмы апрацоўкі супраць абледзянення, і сістэма запуску рухавіка (аэрастартаў), а таксама безвадзіліны цягачы.

Пастаянна глядзім узлётна-пасадачную паласу, нядаўна выкананы яе капітальны рамонт. Дзвядца добрапрадказанае прываказальнай плошчы.

Больш за ўсё робіцца, на мой погляд, для таго, каб знаходжанне пасажыра ў аэрапорце было максімальна камфортным і прыемным. У прадстаўніцтва консульскага ўпраўлення МЗС Беларусі дазваляе на часовае знаходжанне ў Распубліцы Беларусь. Страхавыя кампаніі ажыццяўляюць медыцынскія страхаванне грамадзян. Сістэма мытнага кантролю пасажыраў дзейнічае на прыняцце «зялёнага» і «чырвонага» калідораў. Плюс сістэма тэлефоннай і факсімільнай сувязі. Наогул, дзейнічае разгалінаваная інфраструктура — працуюць філіялы банкаў і абменных пунктаў, пакой маці і дзіцяці, цырульня, майстарыя для дробнага рамонтнага адзення і абутку, невялікі кавярні і бары (у сектары прылёту — кругласутачна), рэстаран, крамы, у тым ліку бяспрошлінага гандлю, кіёскі па продажы кніг, часопісаў і газет, ін-



Разам з людзьмі службу нусьць лабаратор-рэспіравы, конер-спанелі і нават біглы, адзіны прадстаўнік гэтай пароды ў краіне. Старшы інструктар Таццяна ВАРАНКО са сваімі гадаванцамі.

фармацыйныя маніторы над шматлікімі ўваходамі ў будынак і г.д.

У нас ёсць залы для абслугоўвання VIP-пасажыраў, і мы прымаем заяўкі ад прадпрыемстваў і арганізацый на абслугоўванне іх дзелавых гасцей, заключаем адрывае дагаворы. Для пасажыраў бізнес-класа, уладальнікаў срэбнай ці залатой картка пералік паслуг яшчэ шырыэй.

Свае зручнасці прадугледжаны для інвалідаў, што дазволіла нам прайсці даволі патрабавальны адбор і абслугоўваць два чэмпіянаты Еўропы, а сёлета — чэмпіянат свету для спартсменаў з абмежаванымі магчымасцямі (па танцах на калёсках).



Начальнік аддзела кіравання якасцю Васіль КОРНЕЎ (у цэнтры), інжынер па стандартызацыі Марына КОНДРАЛІ і вядучы інжынер па метралогіі Іван ІГНАТОВІЧ абмяркоўваюць вынікі аўдыту, які правяла ІСАО.

Сістэма для выяўлення ў пасажырапатоку тых асобаў, у дачыненні да якіх патрабуюцца дадатковыя меры спецыяльнага кантролю.

— У сённяшнім раскладзе ў інтэрвале паміж 13.25 і 17.25 — 15 рэйсаў, — паведаміла на заканчэнне Наталія Лявончыёна. — Калі меркаваць па колькасці прададзеных білетаў, загрузка — ад 45 да 164 пасажыраў на рэйс. Як бачыце, работы ў нас хапае. Сёння аэравакзал, згодна з разлікамі, можа абслухаць дзвядцят ці дзвесце пасажыраў да 3,6 мільёна пасажыраў у год. Так што гасцінна запрашаем дзелавых людзей і турыстаў, нашы магчымасці — у вашым распрадэжні.

3. ДЗЕЛАВЫ ПАРТНЁРЫ

На сайце аэрапорта зазначана такая прыемная тэндэнцыя: пасажырапатоку ўзрастае, і ўзрастае за кошт увазнення новых рэйсаў і павелічэння частаты палётаў па існуючых кірунках. Усё гэта робіцца пасля вывучэння інтэнсіўнасці пасажырапатоку.

Займаюцца вывучэннем самі авіякампаніі, а сёння з аэрапортам працуюць адзінаццаць авіякампаній, і сярод іх такія знакамкітыя, як ЛЮФТГАНЗА, АУСТРЫЙСКІЯ АВІАЛІНІ, НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АВІАКАМПАНІЯ «БЕЛАВІЯ», ТУРЭЦКІЯ АВІАЛІНІ, LOT і іншыя. У асноўным гэта еўрапейскія авіякампаніі, і адна — Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Яны

перакрываюць такія асноўныя напрамкі, як Масква, Кіеў, Калінінград, Тбілісі, Парыж, Прага, Тэль-Авіў, Ерван, Берлін, Вена, Стамбул, Рым, Стакгольм, Лондан, Варшава, Рыга, Бейрут, Мілан і іншыя гарады свету. Тым не менш доля авіякампаніі «Белавія» ў перавозках Нацыянальнага аэрапорта — 63 працэнты. Так што гэта галоўны дзелавы партнёр. Да слова, цяпер «Белавія» актыўна «перадзавяецца» на больш камфартабельны «Боінгі».

Авіякампаніі зацікаўлены ў далейшым пашырэнні сваіх паслуг і паступова нашчаваюць іх інтэнсіўнасць. Напрыклад, Лютфганза пачынала з трох рэйсаў у тыдзень (трох частот), потым перайшла на чатыры. Затым убачыла, што ім не хапае — стала пяць. Потым пераканаліся, што ў пятніцу людзі не могуць вылецець, застаецца дастаткова многа патэнцыяльных пасажыраў, і яны адкрылі ўсе частоты (гэта такія спецыяльныя тэрміны). Таксама і рыжская AIRBALTIC. Многія авіякампаніі лічаць, што адзін-два рэйсы ў тыдзень — гэта не вельмі сур'ёзна. Чалавек, які прыляцеў па справах раніцай, павінен быць упэўнены: увечеры ён можа такім жа чынам вярнуцца дамоў. І што нармаль-

перакрываюць такія асноўныя напрамкі, як Масква, Кіеў, Калінінград, Тбілісі, Парыж, Прага, Тэль-Авіў, Ерван, Берлін, Вена, Стамбул, Рым, Стакгольм, Лондан, Варшава, Рыга, Бейрут, Мілан і іншыя гарады свету. Тым не менш доля авіякампаніі «Белавія» ў перавозках Нацыянальнага аэрапорта — 63 працэнты. Так што гэта галоўны дзелавы партнёр. Да слова, цяпер «Белавія» актыўна «перадзавяецца» на больш камфартабельны «Боінгі».

Авіякампаніі зацікаўлены ў далейшым пашырэнні сваіх паслуг і паступова нашчаваюць іх інтэнсіўнасць. Напрыклад, Лютфганза пачынала з трох рэйсаў у тыдзень (трох частот), потым перайшла на чатыры. Затым убачыла, што ім не хапае — стала пяць. Потым пераканаліся, што ў пятніцу людзі не могуць вылецець, застаецца дастаткова многа патэнцыяльных пасажыраў, і яны адкрылі ўсе частоты (гэта такія спецыяльныя тэрміны). Таксама і рыжская AIRBALTIC. Многія авіякампаніі лічаць, што адзін-два рэйсы ў тыдзень — гэта не вельмі сур'ёзна. Чалавек, які прыляцеў па справах раніцай, павінен быць упэўнены: увечеры ён можа такім жа чынам вярнуцца дамоў. І што нармаль-

перакрываюць такія асноўныя напрамкі, як Масква, Кіеў, Калінінград, Тбілісі, Парыж, Прага, Тэль-Авіў, Ерван, Берлін, Вена, Стамбул, Рым, Стакгольм, Лондан, Варшава, Рыга, Бейрут, Мілан і іншыя гарады свету. Тым не менш доля авіякампаніі «Белавія» ў перавозках Нацыянальнага аэрапорта — 63 працэнты. Так што гэта галоўны дзелавы партнёр. Да слова, цяпер «Белавія» актыўна «перадзавяецца» на больш камфартабельны «Боінгі».

Авіякампаніі зацікаўлены ў далейшым пашырэнні сваіх паслуг і паступова нашчаваюць іх інтэнсіўнасць. Напрыклад, Лютфганза пачынала з трох рэйсаў у тыдзень (трох частот), потым перайшла на чатыры. Затым убачыла, што ім не хапае — стала пяць. Потым пераканаліся, што ў пятніцу людзі не могуць вылецець, застаецца дастаткова многа патэнцыяльных пасажыраў, і яны адкрылі ўсе частоты (гэта такія спецыяльныя тэрміны). Таксама і рыжская AIRBALTIC. Многія авіякампаніі лічаць, што адзін-два рэйсы ў тыдзень — гэта не вельмі сур'ёзна. Чалавек, які прыляцеў па справах раніцай, павінен быць упэўнены: увечеры ён можа такім жа чынам вярнуцца дамоў. І што нармаль-



Разам з людзьмі службу нусьць лабаратор-рэспіравы, конер-спанелі і нават біглы, адзіны прадстаўнік гэтай пароды ў краіне. Старшы інструктар Таццяна ВАРАНКО са сваімі гадаванцамі.

перакрываюць такія асноўныя напрамкі, як Масква, Кіеў, Калінінград, Тбілісі, Парыж, Прага, Тэль-Авіў, Ерван, Берлін, Вена, Стамбул, Рым, Стакгольм, Лондан, Варшава, Рыга, Бейрут, Мілан і іншыя гарады свету. Тым не менш доля авіякампаніі «Белавія» ў перавозках Нацыянальнага аэрапорта — 63 працэнты. Так што гэта галоўны дзелавы партнёр. Да слова, цяпер «Белавія» актыўна «перадзавяецца» на больш камфартабельны «Боінгі».

Авіякампаніі зацікаўлены ў далейшым пашырэнні сваіх паслуг і паступова нашчаваюць іх інтэнсіўнасць. Напрыклад, Лютфганза пачынала з трох рэйсаў у тыдзень (трох частот), потым перайшла на чатыры. Затым убачыла, што ім не хапае — стала пяць. Потым пераканаліся, што ў пятніцу людзі не могуць вылецець, застаецца дастаткова многа патэнцыяльных пасажыраў, і яны адкрылі ўсе частоты (гэта такія спецыяльныя тэрміны). Таксама і рыжская AIRBALTIC. Многія авіякампаніі лічаць, што адзін-два рэйсы ў тыдзень — гэта не вельмі сур'ёзна. Чалавек, які прыляцеў па справах раніцай, павінен быць упэўнены: увечеры ён можа такім жа чынам вярнуцца дамоў. І што нармаль-

Авіякампаніі зацікаўлены ў далейшым пашырэнні сваіх паслуг і паступова нашчаваюць іх інтэнсіўнасць. Напрыклад, Лютфганза пачынала з трох рэйсаў у тыдзень (трох частот), потым перайшла на чатыры. Затым убачыла, што ім не хапае — стала пяць. Потым пераканаліся, што ў пятніцу людзі не могуць вылецець, застаецца дастаткова многа патэнцыяльных пасажыраў, і яны адкрылі ўсе частоты (гэта такія спецыяльныя тэрміны). Таксама і рыжская AIRBALTIC. Многія авіякампаніі лічаць, што адзін-два рэйсы ў тыдзень — гэта не вельмі сур'ёзна. Чалавек, які прыляцеў па справах раніцай, павінен быць упэўнены: увечеры ён можа такім жа чынам вярнуцца дамоў. І што нармаль-

Сістэма для выяўлення ў пасажырапатоку тых асобаў, у дачыненні да якіх патрабуюцца дадатковыя меры спецыяльнага кантролю.

— У сённяшнім раскладзе ў інтэрвале паміж 13.25 і 17.25 — 15 рэйсаў, — паведаміла на заканчэнне Наталія Лявончыёна. — Калі меркаваць па колькасці прададзеных білетаў, загрузка — ад 45 да 164 пасажыраў на рэйс. Як бачыце, работы ў нас хапае. Сёння аэравакзал, згодна з разлікамі, можа абслухаць дзвядцят ці дзвесце пасажыраў да 3,6 мільёна пасажыраў у год. Так што гасцінна запрашаем дзелавых людзей і турыстаў, нашы магчымасці — у вашым распрадэжні.

3. ДЗЕЛАВЫ ПАРТНЁРЫ

На сайце аэрапорта зазначана такая прыемная тэндэнцыя: пасажырапатоку ўзрастае, і ўзрастае за кошт увазнення новых рэйсаў і павелічэння частаты палётаў па існуючых кірунках. Усё гэта робіцца пасля вывучэння інтэнсіўнасці пасажырапатоку.

Займаюцца вывучэннем самі авіякампаніі, а сёння з аэрапортам працуюць адзінаццаць авіякампаній, і сярод іх такія знакамкітыя, як ЛЮФТГАНЗА, АУСТРЫЙСКІЯ АВІАЛІНІ, НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АВІАКАМПАНІЯ «БЕЛАВІЯ», ТУРЭЦКІЯ АВІАЛІНІ, LOT і іншыя. У асноўным гэта еўрапейскія авіякампаніі, і адна — Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Яны

перакрываюць такія асноўныя напрамкі, як Масква, Кіеў, Калінінград, Тбілісі, Парыж, Прага, Тэль-Авіў, Ерван, Берлін, Вена, Стамбул, Рым, Стакгольм, Лондан, Варшава, Рыга, Бейрут, Мілан і іншыя гарады свету. Тым не менш доля авіякампаніі «Белавія» ў перавозках Нацыянальнага аэрапорта — 63 працэнты. Так што гэта галоўны дзелавы партнёр. Да слова, цяпер «Белавія» актыўна «перадзавяецца» на больш камфартабельны «Боінгі».

Авіякампаніі зацікаўлены ў далейшым пашырэнні сваіх паслуг і паступова нашчаваюць іх інтэнсіўнасць. Напрыклад, Лютфганза пачынала з трох рэйсаў у тыдзень (трох частот), потым перайшла на чатыры. Затым убачыла, што ім не хапае — стала пяць. Потым пераканаліся, што ў пятніцу людзі не могуць вылецець, застаецца дастаткова многа патэнцыяльных пасажыраў, і яны адкрылі ўсе частоты (гэта такія спецыяльныя тэрміны). Таксама і рыжская AIRBALTIC. Многія авіякампаніі лічаць, што адзін-два рэйсы ў тыдзень — гэта не вельмі сур'ёзна. Чалавек, які прыляцеў па справах раніцай, павінен быць упэўнены: увечеры ён можа такім жа чынам вярнуцца дамоў. І што нармаль-

Авіякампаніі зацікаўлены ў далейшым пашырэнні сваіх паслуг і паступова нашчаваюць іх інтэнсіўнасць. Напрыклад, Лютфганза пачынала з трох рэйсаў у тыдзень (трох частот), потым перайшла на чатыры. Затым убачыла, што ім не хапае — стала пяць. Потым пераканаліся, што ў пятніцу людзі не могуць вылецець, застаецца дастаткова многа патэнцыяльных пасажыраў, і яны адкрылі ўсе частоты (гэта такія спецыяльныя тэрміны). Таксама і рыжская AIRBALTIC. Многія авіякампаніі лічаць, што адзін-два рэйсы ў тыдзень — гэта не вельмі сур'ёзна. Чалавек, які прыляцеў па справах раніцай, павінен быць упэўнены: увечеры ён можа такім жа чынам вярнуцца дамоў. І што нармаль-

Авіякампаніі зацікаўлены ў далейшым пашырэнні сваіх паслуг і паступова нашчаваюць іх інтэнсіўнасць. Напрыклад, Лютфганза пачынала з трох рэйсаў у тыдзень (трох частот), потым перайшла на чатыры. Затым убачыла, што ім не хапае — стала пяць. Потым пераканаліся, што ў пятніцу людзі не могуць вылецець, застаецца дастаткова многа патэнцыяльных пасажыраў, і яны адкрылі ўсе частоты (гэта такія спецыяльныя тэрміны). Таксама і рыжская AIRBALTIC. Многія авіякампаніі лічаць, што адзін-два рэйсы ў тыдзень — гэта не вельмі сур'ёзна. Чалавек, які прыляцеў па справах раніцай, павінен быць упэўнены: увечеры ён можа такім жа чынам вярнуцца дамоў. І што нармаль-